



28 ЛІПЕНЯ 2007 г.
СУБОТА

№ 140 (26005)

Кошт 380 рублёў

ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Усе прыёмныя камісіі 29 ліпеня будуць прымаць дакументы ў абітурыентаў толькі да 18 гадзін

Далей доступ у аўдыторыі і карпусы будзе закрыты, паведамля карэспандэнту БЕЛТА галоўны інспектар універсітэта вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Марыя Карпенка.

Яна падкрэсліла, што спецыяльнае распараджэнне міністра адукацыі паступіла ўжо кіраўнікам навучальных устаноў. Марыя Карпенка нагадала, што спецыялісты дзейнічаюць згодна з правіламі прыёму ў ВНУ на 2006 і наступныя гады. «У асноўным усе абітурыенты, якія сапраўды хацелі паступіць у ВНУ і ССНУ, падалі ўжо свае дакументы, а ў апошнія дні «мітусю» ў прыёмных камісіях ствараюць тэня, каму проста хочацца паступіць, а куды — няважна, — лічыць Марыя Карпенка. — Менавіта з-за такіх юнакоў і дзяўчат вызначаюць сярэдні конкурс і адпаведна праходны бал можна будзе толькі пасля 29 ліпеня». Нагадаем, што ў Міністэрстве адукацыі, а таксама ў навучальных установах створаны спецыяльныя тэлефонныя «гарачыя лініі». У ведамстве спецыяльны «тэлефон для паступаючых» пачаў сваю работу яшчэ ў маі. Па ўсіх пытаннях, звязаных з прыёмам дакументаў, уступнымі іспытамі, залічэннем, можна звяртацца з 9.00 да 18.00 (пералічан з 13.00 да 14.00) па тэлефоне 200-84-70. «Гарачая лінія» ў ведамстве будзе працаваць па 31 жніўня.

Праходны бал у гэтым годзе практычна ва ўсіх беларускіх ВНУ будзе вышэйшы за мінулагодні. Такую думку ў размове з карэспандэнтам БЕЛТА выказаў першы намеснік міністра адукацыі Аляксандр Жук.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Працібу Паціл з выбраннем прэзідэнтам Індыі

Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе кіраўніка беларускай дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што дзейнасць Працібу Паціл будзе садзейнічаць далейшаму развіццю ўзаемавыгадных адносін паміж Беларуссю і Індыяй на карысць двух народаў.

Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам XV злёту Міжнароднага Саюза грамадскіх аб'яднанняў гарадоў-герояў СНД

Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе беларускага лідара. «Сёлетні злёт мае важнае значэнне для інтэрнацыянальнага і патрыятычнага выхавання моладзі, служыць справе ўмацавання міру, садзейнічае развіццю супрацоўніцтва і пашырэнню ўсебаковых сувязяў паміж нашымі краінамі, — гаворыцца ў прывітання. — Сваёй шматгадовай практычнай дзейнасцю вышы грамадскія аб'яднанні ствараюць адвечны каштоўнасці, галоўнымі з якіх былі і застаюцца любоў да Радзімы, клопат аб яе абароне, воінская доблесць і гонар». «Мы заўсёды будзем дастойныя тых, хто аддаў жыццё за мірнае неба, свабоду і незалежнасць, — перакананы Аляксандр Лукашэнка. — У нас адна на ўсёй вялікай Перамога, агульны ратны подзвіг бацькоў і дзядоў, памяць аб якіх павінна захавацца на стагоддзі».

Прэзідэнт Беларусі зрабіў шэраг назначэнняў ва Узброеных Сілах

Як паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара, адпаведныя ўказы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў 26 ліпеня.

Палкоўнік Аляксандр Райко назначаны намеснікам начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл Беларусі па баявому кіраванню. Прэзідэнт назначыў генерал-маёра Люцыяна Суртына камандуючым сіламі спецыяльных аператываў Узброеных Сіл, вызваліўшы яго ад пасады намесніка камандуючага Сухопутнымі войскамі Узброеных Сіл Беларусі — начальніка ўпраўлення баявой падрыхтоўкі і падрыхтоўкі рэзерваў. На гэту пасаду назначаны генерал-маёр Валерый Халюк, які раней займаў пасаду першага намесніка начальніка Ваеннай акадэміі Беларусі. Начальнікам штаба — першым намеснікам камандуючага войскамі Заходняга аператываўнага камандавання Узброеных Сіл назначаны палкоўнік Аляксей Бушчынёў, намеснікам камандуючага войскамі Заходняга аператываўнага камандавання — палкоўнік Алег Белаконь.

«У НАС ТАКАЯ ПАЛІТЫКА — УСЁ ДЛЯ ГРАМАДЗЯН»

«Магілёўшчына — адзіная з абласцей, якая найперш свай працай на месцы здолела знізіць узровень зваротаў грамадзян да Прэзідэнта практычна ў два разы», — паведаміў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Геннадзь Нывяглас у час рабачай паездкі ў Магілёўскую вобласць.

27 ліпеня ў рэгіёне прайшла нарада ідэалагічнага актыву па пытаннях выканання Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2006 года № 2 «Аб мерах па далейшай дэбарытарызацыі дзяржаўнага апарату і ўдасканалення ідэалагічнай працы на сучасным этапе. Магілёўшчына стала пятай вобласцю, дзе адбылося падобнае мерапрыемства.

— Усюды ёсць рух па Дырэктыве № 2, — лічыць Геннадзь Нывяглас. — Людзі цяпер могуць спакойна вырашаць свае праблемы на месцах. А раней зварталіся да нас нярэдка з дробнымі пытаннямі, і Адміністрацыя выязджала і рабіла тое, што павінны былі рабіць сельсаветы. Цяпер шмат якіх пытанняў здымаюцца, людзі рэальна давяраюць мясцовай уладзе. Яны атрымліваюць кансультацыйную дапамогу, рэальную дапамогу ад мясцовых улад.

Цэнтр абслугоўвання насельніцтва ў раённым цэнтры Кіраўск стаў першым пунктам у праграме кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта. Гэта ўстанова адкрылася ў сёлетнім крашавіку: трохпавярховы будынак былой стаматалагічнай паліклінікі адрамантавалі за паўтара года і засялілі яго рознымі службамі, паслугамі якіх карыстаюцца людзі. Гэта нататрыяльная кантора, энергетыкі, жылкамунгас, агенцтва па дзяржрэгістрацыі і зямельнаму кадастру, аддзяленне банка, архіў, аўтаінспекцыя. З 14 устаноў цэнтра 10 працуюць па прынцыпу «адно акно».

— Сёння раніцай да нас прыйшла бабуля, якая захачела аформіць кватэру ў спадчыну, і на афармленне ўсіх неабходных папер спатрэбілася ўсяго каля гадзіны, — пахвалілася супрацоўніца агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі Святлана Судкова. — У нас тут няма чаргаў, хоць можна і заісацца на прыём па тэлефоне. Мы працуем з 8 да 20 без абедзённага перапынку. Каб зрабіць тэхнічную інвентарызацыю для сельскага жыхара, прыедзем на сваім аўтамабілі — раней такога не было, транспарт павінен быў прадаставіць кліент. І новыя тэхналогіі ўкаранем: дакументы ад іншых устаноў атрымліваем па электроннай пошце.

Святлана і яе калегі упэўненыя, што сітуацыя з абслугоўваннем людзей паліпаўшаецца не на словах, а на справе. «У нас такая палітыка — усё для грамадзян», — усміхаюцца жанчыны.

Пенсіянерка і ўдзельніца ваіны Аляксандра Віктараўна Пашалык завітала з пытаннем: што трэба зрабіць, каб пакінуць сваю кватэру ў падарунак унучцы. Пытанні на ўсе адказы атрымліваў нават не заходзячы ў кабінеты: кансультацыя на ўваходзе, якая не дае разгубіцца наведвальнікам, паведаміла жан-

Сельскі вытворчы кааператыв «Богіна» — лідзіруючая гаспадарка Браслаўскага раёна па здачы дзяржаве збожжа.

— Мы амаль разлічыліся з дзяржаўным заказам, — кажа старшыня гаспадаркі Рычард Бабуль. — Але гэта не без старанняў нашых камбайнераў. Сярод лепшых на сёлетнім жніве кіраўнік назваў і Расціслава МАЦУКА. Да 40 тон збожжа малочка штодня гэты механізат — майстар вытворчага навучання СІПТ-169 пасёлка Відзы.

На здымку: Расціслаў МАЦУК з богінінскімі хлопчыкамі Сашам ГЛАДЗЕНЬКІМ і Вадзімам КАЦЬЯНОВІЧАМ.

НА БОГІНСКАЙ ЖЫТНІЦЫ

Генадзь Нывяглас. — Гэта лепшы прыклад, што мы бачылі да гэтага часу. Будзем такі вопыт распаўсюджваць. Тут вялікі зрухі адбыліся ў стварэнні адзіных разлікова-касавых цэнтраў, куды чалавек можа прыйсці і ў адным месцы за кароткі час выкачаць усе фінансавыя абавязкі перад дзяржавай.

Аўтаматызаваныя сістэмы прыходзяць і ў сельскія Саветы — свой вопыт у гэтай справе прадэманстравалі ў Паўлавіцкім сельсаветце. Тут таўчэнзныя кнігі замянілі камп'ютар. Прычым кіраўнік Адміністрацыі лічыць, што за выключэннем аб'ёмаў працы, прынцып абслугоўвання насельніцтва і ў гарадах, і ў вёсках аднолькавы: чалавек можа прыйсці ў адзін будынак і атрымаць увесь комплекс паслуг. А ўрэзненне абслугоўвання яскраўшчэ, паводле слоў Генадзя Нывягласа, наблізіць да гарадскога.

У Магілёве старшыня гарвыканкама Віктар Шорыкаў паказаў гаспадаркам магчымасці і выгады для людзей працы паводле прынцыпу «адно акно». А потым у Магілёўскай аблвыканкам адбылося пленарнае пасяджэнне.

Увогуле ў магілёўскай нарадзе бралі ўдзел болей за тры сотні чалавек з усіх гарадоў і раёнаў Магілёўшчыны. Гэта кіраўнікі і работнікі ідэалагічнай сферы, культуры, адукацыі, сацыяльнай абароны, працы з моладдзю і зваротамі грамадзян. Яны таксама пераймалі лепшы вопыт на месцах: для іх былі распрацаваныя некалькі маршрутаў у Магілёўскім, Кіраўскім, Крычаўскім, Бялыніцкім, Быхаўскім раёнах і абласным цэнтры.

У нарадзе бралі ўдзел старшыня Магілёўскага аблвыканкама Барыс Батура, памочнік Прэзідэнта — начальнік Галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Алег Праляскоўскі, памочнік Прэзідэнта — галоўны інспектар па Магілёўскай вобласці Генадзь Лаўранюк, іншыя службовыя асобы.

Удзельнікі нарады абмеркавалі, як удасканаліць ідэалагічную працу з працай гэтай устаноў і сам пытаўся ў наведвальнікаў: ці стала лепей і зручней, ці менш часу трэба губляць на вырашэнне пытанняў, ці ёсць плён і прагрэс ад удасканалення працы. І атрымліваў станоўчыя адказы.

Кіраўнік Адміністрацыі наведваў у Кіраўск раёне СВК «Расветы» К. Арлоўскага. Акрамя працы цяплячнага камбіната, ён глядзеў на Мышкавічых нова разлікова-касавы цэнтр аддзялення ААТ «Беллапрамбанк». Гэты цэнтр працэдуры новы стыль і самае сучаснае абслугоўванне, прымае ўсе віды плацяжоў ад гаспадаркі і людзей і плануе развівацца далей такім чынам, каб у мясцовых жыхароў не было патрэб ездзіць у райцэнтр у сувязі з фінансавымі праблемамі.

— Разлікова-касавы цэнтр у аграпрадучы — гэта, напэўна, той шлях, па якому мы можам дасягнуць такога ж, як у гарадзе, зручнага пражывання і абслугоўвання сельскага насельніцтва, — лічыць Ілона ІВАНОВА.

Кіраўскі раён — Магілёў.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

«БОІНГ» І ПРА Ё ЕЎРОПЕ

Асноўным падрадкачым па абсталяванню сістэмы праіракетнай абароны ЗША ва Усходняй Еўропе стала карпарацыя «Боінг». Гэтая кампанія, вядомая праца за ўсё сваімі самалётамі, возьме на сябе большую частку работ, агульная сума якіх на тэрмін да 2013 года ацэньваецца ў 3,5 млрд долараў, паведаміла газета «Ведомости».

Работы па ўстаноўцы ПРА ў Польшчы і Чэхіі пачнуцца ўжо праз некалькі месяцаў. «Боінг» ужо атрымаў першы кантракт на 80 мільёнаў. Кампанія павінна будзе адправіць у Чэхію ўжо вытворчыя астраваў у Ціхім акіяне. У далейшым «Боінг» таксама вырабіць 10 ракет-перахваччыкаў, якія стануць на баявое дзяржаўства ў Польшчы.

ПУЦІН — НАСТУПНЫ КАСМІЧНЫ ТУРЫСТ?

Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін можа адправіцца ў космас у якасці турыста пасля заканчэння тэрміну прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, лічыць германскі часопіс «Шпігел». Журналісты грунтуюцца на выказваннях дырэктара Касмічнага Агенцтва Расіі Анатоля Пірмянова, які заявіў, што на Міжнародную касмічную станцыю восенню 2008 год адправіцца расійская каманда. Ён заінтэраваў нямецкіх журналістаў сакрэтнасцю будучай місіі, не назваўшы імянаў, але сказаў, што, калі яны стануць вядомыя, то «ажакуцца вялікім сюрпрызам».

Якія падставы бачаць назіральнікі для выказвання меркаванняў аб адпраўцы Пуціна ў космас? Па-першае, ён знаходзіцца ў выдатнай фізічнай форме. Па-другое, у кастрычніку 2008 года Уладзімір Уладзіміравіч адзначыць 56-ы дзень нараджэння (папэў у космас можна будзе наладзіць як падарунак кіраўніку дзяржавы, які адшодзе ад спраў). Сам Пуцін толькі аднойчы выказаў сваё таўтэнне да паляту ў космас, калі ў 2006 годзе, у гутарцы з касманаўтамі МКС на прапанову паляцець у космас жартам адказаў, што зможа зрабіць гэта хіба што ў час вольдуку.

КАНФЛІКТ МІЖ ЛІВІЯЙ І БАЛГАРЫЯЙ

Нагодай для яго стала паліманне прэзідэнтам Балгарыі шасцірадных медрабятнікаў, якія днём былі дэпартаваныя ў Сафію. Трыпалі падаў ноту пратэсту, якая была зроблена адразу ж за заваяў Асацыяцыі бацькоў дзяцей, заражаных ВІЧ. Уночы пратэсту ўказваецца, што Лівія «пратэстуе супраць парушэння Сафіяй пагаднення 1984 года аб аказанні прававой дапамогі і экстрадыцыі знявольных», піша «Коммерсант». Асацыяцыя бацькоў дзяцей, заражаных ВІЧ, патрабуе паўторна арыштаваць медыкаў праз Інтэрпол, выдварыць з Лівіі ўсіх балгарскіх грамадзян і разарваць дыпламатычныя адносіны з Сафіяй.

Скошана амаль палова плошчаў

Па стану на 27 ліпеня ў цэлым па краіне было скошана 965,36 тыс. гектараў збожжавых і зернебабовых культур (без кукурузы). Гэта складае 40,56 працэнта плошчаў, якія падлягаюць уборцы.

Паводле інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, у Браслаўскай вобласці было скошана 180 тыс. гектараў (48 працэнтаў), Віцебскай — 75 тыс. гектараў (21 працэнт), Гомельскай — 176 тыс. гектараў (47 працэнтаў), Гродзенскай — 175 тыс. гектараў (49 працэнтаў), Мінскай — 252 тыс. гектараў (41 працэнт) і Магілёўскай — 105 тыс. гектараў (31 працэнт).

У цэлым па краіне было намалочана 2 млн 866 тыс. тон зерня. Ураджайнасць складае 29,82 цэнтнера з гектара. Па стану на ўчарашні дзень на палях краіны працавалі 1786 збожжаўборачных камбайнаў. Гэта складае 51,72 працэнта ад агульнай колькасці камбайнаў у гаспадарках краіны. Не ўдзельнічалі ва ўборцы збожжавых культур 6709 камбайнаў: 6043 — з-за неспрыяльнага надвор'я, 663 — па тэхнічных прычынах.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ. БРОНЬ — ВР305 660.

Пры разліку сродкаў, што падлягаюць першачарговому пералічэнню плацяжоў на пагаднёны плацяжачасці на заробатнай палове, наймаўнікі павінны браніраваць у разліку на аднаго работніка ВР305 тыс. 660.

Аб гэтым БЕЛТА паведаміў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Пётр Грушнік. Ён адзначыў, што гэты нарматыў прымяняецца з 1 жніўня 2007 года.

Віталь ШЧЭРБА: «Стаць першым лягчэй, чым быць першым...»



Віталь Шчэрба развёўся з жонкай. Пахудзеў за паўгода на 15 кілаграмаў. «Засяўціўся» ў серыяле «Рускія ў горадзе аёлаў». Выпуў бутэльку віна з зоркай баскетбола Майклам Джорданам, сцвяшчаючы яго ў асабствы пытаньня. А ў Мінску... зану ў сну сутыкнуўся з былым сябрам, які на заранку перабудова «абчысціў начыста» яго кватэру.

Віталь Шчэрба прыехаў з Лас-Вегаса пагасяваць у Мінск. Сваёго жытля ў Беларусі ў шасцірадовага алімпійскага чэмпіёна, як аказалася, няма. Хіба што кватэра мамы на вуліцы Пятра Глебкі, ды дача пад Заслаўем, куды ён выбіраецца на выхадных з сябрамі. 15 кіламетраў на машыне — і гарадская мітусня патанеа ў прыродзе. Мабільны Шчэрба таксама ўзяў напракт у мамы. Так што днём з агнём яго шукаць не трэба! Праўда, самы тытулаваны спартсмен нарахцеваў! І, не дзіва, што пасля гасцінчых сустрач і прыёмаў у Вітала расколалася галава.

Каб трапіць у кватэру, дзе часова прапісаўся Шчэрба, трэба ведаць тайны код пад'езда. Іншы рызыкшчэў застанца на вуліцы. Гаспадар у талпачках выглянуў з дзвярэй.

— Куды праходзіць? — каўіаўсю я. — У ванную! — рагоча Віталь. — Навошта ж далёка хадзіць? — А-то!

Паспела я прыкмеціць і фарфаравую статуэтку. Аголена дама сумна глядзела на мяне. Шчэрба пацярпеў і пачаў апраўдвацца: — Гэта мама попельніцу купіла, каб у Амерыку забраў. Што ты, мамуля, — кажу ёй, — мне і без попельніц жанчын хапае! (Заканчэнне з 3-й стар.)

ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ ПРЫБЫЎ У ПРУЖАНЫ

У рамках рабачай паездкі па Браслаўскай вобласці ён прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця Лядовага палаца ў Пружане. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Буддучы тва Лядовага палаца было пачата ў лістападзе 2005 года. Палац уключае каля лядовае поле, трыбуны, дзе можна размясціць каля 800 глядачоў залу харэаграфіі, спартыўныя пляцоўкі для бадмінтона, тэніса, вайейбола, баскетбола, трэнеровачнае поле для футбола і ручнога мяча.

На базе Лядовага палаца створана дзіцяча-юнацкая спартыўная школа № 2 па хакею і фігурнаму катанню аддзела адукацыі Пружанскага райвыканкама. Тут могуць займацца каля 450 чалавек.

РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК
МЯДОВЫ КАРАВАН
Адразу тры фурманкі, нагруканыя мёдам, затрымалі апоўначы беларускія памешнікі на мязю з Украінай. Як паведамлілі ў прэс-цэнтры Дзяржкамтэта пагранвойскаў, 60-гадовы грамадзянін Беларусі спрабаваў нелегальна вывезці ў суседнюю краіну 8 бочак мёду.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

МАРАДЗ'ЕРВА НА МЕСЦЫ АВАРЫІ

«Звязда» паведаміла ўжо аб буйной аварыі, у выніку якой на аўтадарозе «Віцебск — Полацк» у Шумлінскім раёне ля вёскі Губіца загінулі 5 чалавек, якія ўсе знаходзіліся ў адной аўтамашыне «Рэно-Меган». Аўто кіраваў 23-гадовы беспрасцоўны, які таксама ў спісе ахвяраў аварыі. Нагадаем, гэтая іншамарка сутыкнулася з «Рэно-370» пры выезде на палосу сустрэжнага руху. Брат аднаго з загінулых у выніку ДТЗ пасажыраў — 46-гадовага беспрасцоўнага ўвечар таго ж дня зварнуўся ў Шумлінскі РАУС па дапамогу. Ён заявіў, што з бароткі яго загінула брата на месцы аварыі зніклі 150 тысяч расійскіх рублёў. Грошы вялікі Узбуджана крымінальнай справа. Як здарылася, што на месцы ДТЗ, дзе знаходзілася мнства прадстаўнікоў праваахоўных органаў, нехта рашыўся на тако? Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАМЁР ЗА РУЛЁМ

Вадзіцель палцакага малочнага камбіната, 1962 года нараджэння, каля дзевяці вечара ехаў на службовым ГАЗе па вёсцы Межава Расонскага раёна і раптоўна памёр прама за рулём у выніку вострай сардэчнай недастатковасці. Машына ўжо без кіравання вадзіцеля ехала далей і ўрэзалася ў жылы дом. Як сведчыць міліцэйская зводка, гэты кіроўца раней перанёс інфаркт.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НЕ НА ТАГО НАРВАЮСЯ

З якой мэтай адзін гомельскі падпрямальнік падбурхоўваў другога даць хабар у памеры 650 тысяч рублёў кіраўніку адкрытага акцыянернага таварыства за садзейнічэнне ў хутчэйшай праводцы электрычнасці ў яго кіёск, невядома. Але той аказаўся законапалухмяным грамадзянінам і зрабіў адпаведную заяву ў міліцыю.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

КАСІР І ПАСАЖЫР: РАЗМОВА ЗАПІСАЕЦЦА

У якасць сталічнага чыгуначнага вакзала стала працаваць гуказапісваючая сістэма. З дапамогай навіні ў выпадку неабходнасці можна будзе паслухаць размову касіра і пасажыра. Бывае асірае: чалавек спазнаецца на цяжкім, нерувецкім і зрывае зно на касіры, абвінавачвае яго ва ўсіх грахах. Здрадзецца, і той не стрыміае эмоцыі. Устрыецца, што працы, што інаваты, дапамога новае гуказапісваючае ўстройствы. — Дзякуючы гэтай сістэме і касіры, і пасажыры, спадзяюся, стануць больш ветлівымі, — лічыць загадчыца касамі продажа білетаў чыгуначнага вакзала Лілія Кухарчык. Гуказапісваючая сістэма ў хуткім часе будзе ўстаноўлена і ў бюро дарадка сталічнага чыгуначнага вакзала.

Алена КУРЭЦ, «Мінск-Навіны».

КПТУП «Слуцкая тэкстыльная фабрыка» (Прадавец)

совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости» проводят открытый аукцион по продаже зданий и сооружений, расположенных на земельном участке об.пл. 0,4300 га, в составе: здание цеха кирпичное (об. пл. 416,5 кв. м), здание конторы деревянное (об.пл. 27,8), склад материалов (об. пл. 141,9 кв. м), бетонный колодезь, по адресу: Солигорский район, г.п. Красная Слобода, ул. Пограничная, 1. Начальная цена — 52 000 000 бел. руб. Задаток в размере 5 000 000 бел.руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «Белпромстройбанк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 дней после проведения аукциона. Переход права пользования земельным участком будет осуществлен по решению местного исполкома. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 14 августа 2007 г. в 14.00 по адресу: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 15. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13 августа 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 322. Телефон (8017) 224-61-34. Наш сайт в Интернете: www.rlt.by.

КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

14.08.2007 г. в 12.00. по адресу ул. Чкалова, 5 проводит открытый аукцион по продаже следующего имущества, находящегося в г. Молодечно:

№ лота	Наименование имущества	Нач. цена снижена 50% (с НДС, руб.)
1	А/м грузовой УАЗ-3303, 1990 г.в.	800 000
2	А/м специальный УАЗ-3303-01, 1989 г.в.	730 000
3	А/м грузовой УАЗ-452Д, 1985 г.в.	687 000
4	А/м грузовой УАЗ-3303, 1993 г.в.	962 000
5	А/м грузовой УАЗ-3303-01, 1987 г.в.	834 000
6	А/м специальный УАЗ-3303, 1991 г.в.	800 000
7	А/м специальный ИЖ-2715, 1990 г.в.	568 000
8	А/м специальный ИЖ-2715, 1989 г.в.	280 000
9	А/м специальный ГАЗ-31029, 1993 г.в.	1 415 000
10	А/м специальный ВАЗ-21099, 1997 г.в.	2 793 000
11	А/м специальный ВАЗ-2109, 1990 г.в.	1 233 000
12	А/м специальный ВАЗ-21043, 1993 г.в.	1 186 000
13	А/м специальный ВАЗ-2121, 1987 г.в.	1 541 000
14	Станок токарный 1Б62Т и два сварочных трансформатора тока	5 602 000

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13.08.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,

Звезда-90: адваройны адзік

Да юбілею «Звядзі» засталася 12 дзён «На яе старонках няма няпраўды»

Сакратар Новадзевяцівацкага сельскаўладна Слонімскага раёна Ніна Міхайлаўна КРЭЧЫК:

— Мне хутка споўніцца 58 гадоў, я ўжо на пенсіі, але працягваю працаваць (я на сваёй пасадзе з 1969 года). «Звезда» пачала вылісваць яшчэ ў п'янерскім узросце і з той пары з любімай газетай не развіталася. Мне падабаецца, што ў ёй можна знайсці ўсе апошняе навіны — і палітычныя, і эканамічныя, і культурныя. Інфармацыя самая рознабакая. А яшчэ ў «Звядзе» няма няпраўды. Некаторыя газеты любяць прыраўняць рэальнасць, нешта прыпісаць. А ў «Звядзе» заўсёды ўсё дакладна і справядліва напісана. Асобна хачу падзякаваць за дадатка «Местное самоуправление». Кожную сераду з нецярпеннем чакаю і з задавальненнем чытаю яго. Ён вельмі дапамагае нам у рабоце, з'яўляецца крыніцай станючага вопыту дзейнасці іншых Саветаў і выканкамаў, які мы актыўна пераімаем. Бывае, не ведаеш, як правільна паступіць у пэўнай сітуацыі — пацятаеш і зразумееш, як і што рабіць.

Дзяўцою мне звяртаць у «Звядзі» па асабістай пытання. Газета ўсё ўдакладняе і падрабязна растлумачыла на сваіх старонках. Потым некалькі звяздзюжкі журналісты праводзілі апытанне па сацыяльнай тэматыцы — я ўзяла ў ім удзел. Сувязь з газетай у мяне неаслабная. Напярэдні юбілею шчыра віншавала «Звядзі» з 90-годдзем, а яе супрацоўнікам і іх сем'ям жадаю здароўя і даўгалецця. Запісала Інга МІНДАЛЁВА.

«Ставіцца з пагардай да мінулага — амаральна, як папракаць бацькоў»

«Разам мы вялікая сіла» — гэтыя словы з песні маленькай Ксеніі Сітнік, якая перамагла на дзіцячым «Еўрабачанні», як нішто іншае адлюстроўваюць меркаванне Анатоля Рубінава, першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, нахонт адноснаў Беларусі і Расіі. Гэту тэму закралі ўчора ў Нацыянальным прэс-цэнтры на «Круглым сталі» «Агульнае германнае мінулае народаў Беларусі і Расіі».

Гістарычная памяць нашых краін надзвычайная важная, — кажа Анатоль Рубінаў. — Кожнае грамадства будзе сваю самавызначэнне, ідэалогію менавіта на гісторыі, і таму, калі мы страцім нашу памяць, адразу пазбавімся сувязі са сваім народам.

Акадэмік правёў аналогію: ставіцца з пагардай да свайго мінулага амаральна, як папракаць бацькоў, бо без іх не было б і нас. На «Круглым сталі» расійскія журналісты выкарысталі магчымасць задаць некалькі пытанняў: як беларуская ўлада плануе весці перамовы па газе і нафце з расійскім бокам, які будзе заўтрашні дзень Беларусі, якую памяць пакіне пасля сябе Уладзімір Пуцін у беларускай пэўнай новага кіраўніка дзяржавы і г. д.? Анатоль Рубінаў выказаў спадзяванне, што газавая праблема не паўплывае на ўзаемадзеянне двух брацкіх народаў і не пераходзіць развіццю нашай краіны, бо «мы будзем шукаць выйсце і жыць, ды і Дырэктыва № 3 абавязвае ўсіх уважліва ставіцца да энергазберажэння».

— Праблема не ў самой цане, — растлумачыў ён, — а ў рэзонансе гэтай, што стварае няроўнасць умоваў для суб'ектаў гаспадарання абедзвюх краін. Нас папракаюць часам, што мы дзіраемер з бюджэту сваю сельскую гаспадарку, дык Расія ўсю сваю эканоміку даірае гэтакімі цэнамі на газ і нафту. Нас быццам жадаюць паставіць у такое становішча, каб мы шукалі альтэрнатыўныя шляхі крыніцы энергіі і рынку збыту, а, магчыма, падштурхнуць да ЕС. Сапраўды знайшліся б жадаючыя ўжо заўтра пайсці на Захад, але наш Прэзідэнт не будзе зраджваць Расіі, бо ў гісторыі свае законы і гэта не вольная дзеянні асобных людзей. Беларусі і Расіі заўжды былі разам, таму зараз не мае сэнсу шкідзіць гістарычнаму прызначэнню нашых двух народаў.

Анатоль Рубінаў высокая ацэнка палітычны талент Уладзіміра Пуціна, а пераўраўненні ў Расіі з яго прыходам да ўлады параўнаў з тым, як вялікі карабель мяняе свой курс: «Палітыка Пуціна, безумоўна, прадвызначыла будучае Расіі. Засяпа вашага прэзідэнта ў тым, што ён вярнуў краіне агульнае і зноў зрабіў яе вялікай дзяржавай». Анатоль Мікалаев прымяна здзіў гэтай з Расіі адкрытасцю не толькі сваё адказаў, але і... выкананнем песні ўласнага сацыяльнага. Аб ролі Расіі. Пасля гэтага ён выказаў надзею, што такіе багацце, які германнае мінулае Беларусі і Расіі, нараджае, падштурхне абедзве дзяржавы выйсці на новы ўзровень ўзаемадзеяння, які будзе цалкам адпавядаць гістарычным інтарсам.

Ірына ПРЫМАК.



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА

Другі год пайшоў, як я ў «Звядзе» распрацаваў праект «Простыя рэчы». Мяркуючы па лістах чытачоў, па тэлефонных званках, тэма гэта мае пэўны рэзананс. Таму можна прадоўжыць размову. Давайце сёння пагаворым пра чыгунку альбо чыгун — ён больш шырока вядомы. Маладзёўшчыкам, відаць, трэба і патлумачыць, што чыгун альбо чыгунка — гэта гаршчок з металу, сплаву жалеза з вугляродам. З чыгуна вырабляюць сталі.

У Які Купалы чытаем: На заводзе Быць хачу даўно я, Дзе чыгун ракоў лёшца, Дзе звініць сталі звонам, Але наша размова найперш пра чыгункаў як посуд.



Другі год пайшоў, як я ў «Звядзе» распрацаваў праект «Простыя рэчы». Мяркуючы па лістах чытачоў, па тэлефонных званках, тэма гэта мае пэўны рэзананс. Таму можна прадоўжыць размову. Давайце сёння пагаворым пра чыгунку альбо чыгун — ён больш шырока вядомы. Маладзёўшчыкам, відаць, трэба і патлумачыць, што чыгун альбо чыгунка — гэта гаршчок з металу, сплаву жалеза з вугляродам. З чыгуна вырабляюць сталі.

У Які Купалы чытаем: На заводзе Быць хачу даўно я, Дзе чыгун ракоў лёшца, Дзе звініць сталі звонам, Але наша размова найперш пра чыгункаў як посуд. Да нядаўняга часу менавіта ён быў карміцелем беларусаў, ды і сёння яшчэ ва ўжытку. Праўда, цяпер у чыгункаў запараваюць, вараць, пражаць ежу найбольш для жывёлы. А цяпер давайце ўсімхінемся. Некалі напісаў верш з натры і надрукаваў у адной са сваіх кніжачак. Мужык дапамагаў суседу ў нейкай рабоце. Выпілі, а закусіць не было чым. І вось ён падбегам дадоў: Хата ў цэмеры. — Жонка, есці! — Ад дзвярэй крочыць мужык. Дзе няма, на вёсцы дзесьці Зацяпала свайго жыцця. Да пліты палез Мікола, Цёплы мацае чыгун.

Пацягнуў яго да столу, Не вчыра, а халупу. Набобоні пад завязку — І адразу ў ложа, спаць. Парабіў сагонна цяжка, Пачала гарэлка браць. Раціою чуе: жонка Ля пліты — «Авой, авой!» Што табе там зноўку тонка, Зранку энк заводзіш свой? — Ты ж, бадзіня, ночку п'яны Парскоўка маіх аб'еў. Дару было падрыцтавана — Аднаму тут не стае. Да пліты хутчэй Мікола, Засіраў у той чыгун. «Бач ты, і не стала колам, Смаку нават не пачуў!»

Гэта не выдуманна. Гэта беларускае жыццё. Бульба варылася ў чыгунку. І крупы таксама, і вяршачка. Парознаму ў розных мясцовасцях Беларусі называлі яго: і чыгунец, і чыгункі, і чыгунчык. Неаднойчы ў сваіх распевах пра простыя рэчы звяртаўся да «Новай зямлі» Якуба Коласа. Акрамя вялікага сацыяльнага зместу, гэта кніга мае і вельмі прыгожыя тэматы, тое, чаго мы не павінны забывацца, а на нечым і вучыцца. Дык вось у «Новай зямлі»:

Тым часам маі даставаля Чыгунчык з печы, лыжка брала І вяршачку налівала. Так, а вяршачка? Патлумачым і гэта слова, якое і існаваннем сваім непарыўна звязанае з чыгункам, ці чыгунчыкам, бо наезд гэта ў вялікіх аб'ёмах не рываўсяеся — толькі як прысмак да бульбы, біліноў ці кашы. Гэта як суп іці, дакладна, падліва. Мучная страва, у якую дадавалася мяса, каўбаса, розныя прыправы, што раслі ў сялянскім агародзе. А само паходжанне слова няцяжка выявіць. Калі ўсе гэтыя інгрэдыенты знаходзіцца ў чыгунку, яны ў печы даюць пэўны гук — верацьца, ну як тыя парасты ў мяку. Прыемны гук, ён дае прадчуванне блізкай смаката за сталом. Канешне, сёння ёсць вельмі шмат смачных страў, гатаваных на сучасных прыладах, той жа «тэфалі». Але з чыгункам нічога не можна параўнаць. Чыгун і адкрыты агонь, калі нават вугольчык у страву трапіць. Асабліва смаката!

Некалі, маладзёўшы, я крыху па-раўшаў закон, гэта на цяперашні погляд, лавіў на Задзеўскім возеры рыб'альбо трайнічком, альбо нават падвалочкай — сеткай, якую можна выцягнуць і ўдавіць. І вось ошку альбо рыбную поліку я варыў толькі ў чыгунку, быў такі, вёдзерны. На адкрытым агні, у летняй кухні. І галавешачка часам у гэту страву трапляла — дадаваў неплаўторыны пах. Нейкі у нядзелю сустраўся з аднакласнікам на кірмашы.

— Чым займаешся? — Ды вось учора юшку варыў. Траінуў. — Як гэта? — Ды ў чыгун спачатку драбзку, акунуў ды ярышоў саплітых у марлі. Потым плотку ды шупкава. А на трэцяе ліна ды вугорыча. Наварыстая атрымаўся.

— Не веру. — Дык паедзем, там крыху засталяся.

Паехалі. Зайшлі на летнюю кухню над возерам. Выцягнуў з яе пліты той чыгун. А там — стышка, як халадзец. Давялося распаліць пліту, сагрэць юшку да вадкага стану.

Але ошкі — гэта раскоша, не кожны дзень спажываецца. Мы найбольш бульбяніны. І тут таксама без чыгуна не абыйсца, каб бульбачка наша была смачнейшая. Пішу гэтыя радкі і нешта нудзіць, нешта панікн успомніць. І ўспомніў. Максім Танк. Яго хрэстаматыяная «Песня кулікоў». Помніце:

Пеніцца сярдыта, бульба закіпае Снежнаю заваяў у чорным сагане. Саган — наша мясцова назва таго ж чыгуна. І зноў жа Максім Танк, пэат, якая ліць не проста класікам беларускай паэзіі, але класікам еўрапейскай і нават сусветнага ўзроўню. Ён, селянін па паходжанню, засвоіў культуру, якой узбагачана чалавецтва. І ў той жа час пісаў так, як умее і любіць чытаць беларус:

І шыжылася свежыня, І маці на стол высылала Бульбы гару з сагана. Ёсць у беларускай мове яшчэ адно слова — кацёл. Гэта ўжо не чыгункі, гэта большыя памеры. Хоць два гады служыў у войску я харчаванне на палігонах з кацялкаў. Але кацёл — зусім іншае. Яго існасць — у награванні нейкіх вялікіх аб'ёмаў вады, ежы. Харчаванца з агульнага кацяла, зразумела, не так і смачна, але роўна для ўсіх. А бывае і чалавек і гаюлка, як піўны кацёл. А можна і кіпсць, як кіпсць. Непрыемнае адчуванне, у нечым звязанае з пеклам, пра якое расказвалі нам бабці.

А ёсць жа яшчэ і кацялок як мужчыньскі галаўны ўбор, што, праўда, даўно выйшаў з моды.

І завяршыў нашу размову зноў усмешкай. У нашых мясцінах адпаведныя органы дошчыць паспяхова змагаюцца з такой заганай грамадства, як самаагаваранне. Але пакрысе ўсе-такі гоняць. Не па продаж, а для сябе і для сяброў. Дык вось існуе два гатункі самагонкі. Адзін у нас называюць парохай, другі — катлоўкай. Так-так — ад катла. Даводзілася навіраць гэты працэс: кацёл з брагай ставіцца на агонь, ну, зразумела, трубы, ахалоджванне. Тут гаюльнае — не прыпаліць. Дык давайце не прыпаліць, нават калі мы гатумем смачную страву ў звычайнай і прастай рэчы — чыгунку, чыгунку, чыгунку.

Алесь КАСЦЕНЬ. Віцебская вобласць.

Дыскусійная трыбуна

ПРЫВАТЫЗАЦЫЯ «ПА-БУЙНОМУ»?

Апошнім часам журналісты і эксперты ўсё часцей гавораць пра магчымасць пачатку беларускімі ўладамі прыватызацыі нафтапрадпрыемстваў заводу і іншых буйных прадпрыемстваў краіны, у якой змяшчаюць прынах актыўны ўдзел расійскі капітал. Ці варта чакаць пачатку такой прыватызацыі ў бліжэйшы час? Барыспандэнт «Звядзі» гутарыць з доктран эканамічнага факультэта БДУ прафесарам Міхаілам КАВАЛЁВЫМ і намеснікам старшыні Камісіі па бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы Палаты прадстаўніцой Нацыянальнага сходу Віктарам МАРАХІНЫМ.

Міхаіл КАВАЛЁЎ: «Лепш, каб уласнасць была дыверсіфікаваная»



— Наколькі вялікай, на вашу думку, з'яўляецца цікавасць расійскага боку ва ўдзеле ў прыватызацыі беларускіх НПЗ?

— Надзвычай вялікай, і не толькі ў дачыненні да НПЗ. Бо ў Расіі ўжо ўсё прыватызаванае, а свабодных грошай застаецца вельмі шмат. І жаданне атрымаць тое-небудзь ва ўласнасць з'яўляецца выключна вялікім... І цікавасць да нафтакімічных прадпрыемстваў вялікая, бо трубы не паспяваюць пампаваць нафту і газ у Еўропу. Лепш перапрацаваць нафту ў Беларусі, а потым — прадаць у Еўропу.

— Якія плюсы і мінусы для беларускага боку можа мець прыватызацыя?

— Плюсы, на мой погляд, відэаочныя. Прыватны ўласнік у цэлым больш эфектыўны, чым дзяржава. А ў далейшым выпадку ён будзе асабліва эфектыўным, бо сыравіна з'яўляецца ра-

сійскай. І калі расіянін не будзе ўласнікам некаторых нашых нафтакімічных прадпрыемстваў, то ён проста можа сплывіць пастаўку на іх сыравіну. Тая ж «Апатыты» могуць не паставіць на Гомельскі кімічны завод апататы, расійскаму прадпрыемству расцеей будзе стварыць канкурэнтны завод у Расіі. Калі ж яны будуць саўладальнікамі Гомельскага заводу, то будуць паставіць на яго сыравіну.

Мінус для Беларусі, Дронна, калі такая стратэгічная галіна будзе кантралявацца аднымі расіянінамі. Лепш, каб уласнасць была дыверсіфікаваная. Таму я заўсёды кажаў і буду казаць: пры прыватызацыі нафтакімічнай галіны трэба, каб адным уласнікам была Беларусь (прыватны ўласнік альбо дзяржава), другі ўласнік — расіянін, які паставіць сюды сыравіну, трэці ўласнік — той, хто дапамагае прадаць хімікалыкі ці іншую прадукцыю ў Еўропе.

Тое самае датычыцца і «Белтрансгаза». Я заўсёды лічыў, што ў «Белтрансгаза» павінна было б быць тры ўласнікі: Беларусь, «Газпром» і Еўропа.

— 50 працэнтаў акцыяў «Белтрансгаза» застаецца ва ўласнасці беларускай дзяржавы і, такім чынам, яна яшчэ зможа прыцягнуць еўрапейскага інвестара...

— Зможа. Але лепш было гэта зрабіць адразу. Тады б даражэй прадалі... І лепш не «жаркава» вырашаць праблему, а выпуская акцыі прадпрыемстваў, што прыватызуюцца, як гэта зараз робяць кітайцы. І потым выходзіць з перашаснім разумным акцыяў на нейкую доўгую еўрапейскую біржу.

— Расійская газета «Коммерсант» паведаміла, што, згодна з яе інфармацыяй, адной з умоў выдзялення Беларусі стабілізацыйна-

«ПА-БУЙНОМУ»?

га крэдыту расійскі бок ставіць зніжэнне стартважых коштаў беларускіх прадпрыемстваў у выпадку пачатку прыватызацыі. Наколькі верагодна, што такія ўмовы сапраўды вылучаюцца?

— Думаю, такое жаданне сапраўды можа быць. Але я ўпэўнены, што кіраўніцтва Беларусі на гэта не пойдзе. Вы памятаеце, як было з «Белтрансгазам» — адна справа, што прапаноўвала Расія, і іншая справа, па якой цане мы прадалі акцыі прадпрыемства... Тое самае і сёння — гаварыць можна, але гэтыя размовы пспеху мець не будуць.

— Расійскі ўрад ухваліў праект будаўніцтва нафтаправода ў абход Беларусі (замест існуючай «Дружбы»). Наколькі гэта негатыўнае разішэнне для Беларусі?

— Расія хоча пабудавец яшчэ і нафтаправод да Ціхага акіяна. Зразумела, што яны імкнуча да дыверсіфікацыі. Але я ўпэўнены, што тое, што ўжо пабудаванае, будзе выкарыстоўвацца на поўную магчымасць. Мабыць, за выключэннем тых галін, што ідуць у краіны Балтыі. Зараз яны праствяваюць з-за «асабліваў» адносінаў Расіі з Балтыйскімі дзяржавамі.

Віктар МАРАХІН: «Эканамічны інтарэс пераважае палітычны»

— Наколькі вялікую зацікаўленасць, на ваш погляд, маюць расійскія кампаніі ва ўдзеле ў прыватызацыі буйных беларускіх прадпрыемстваў?

— Стратэгічна Расія мае зацікаўленасць у правядзенні прыватызацыі і ў тым, каб у ёй удзельнічалі... На ўсім НПЗ — гэта вельмі выкарыстактуйныя прадпрыемствы. Да таго ж яны вельмі выгадна размешчаны для расіянаў — па шляху транзіту нафты і нафтапрадуктаў.

Такім чынам, перапрацоўваючы тут нафту, расіяне могуць атрымаваць дастаткова высокую прыбыткі. І маючы акцыі ў гэтых прадпрыемствах, расійскі бок будзе лічыць сябе больш абаро-



Фота з архіва Віктара МАРАХІНА

неным ад розных дастабілізуючых фактараў.

— Расійская газета «Коммерсант» паведаміла, што, згодна з яе інфармацыяй, адной з умоў выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту расійскі бок ставіць зніжэнне стартважых коштаў беларускіх прадпрыемстваў у выпадку пачатку прыватызацыі. Наколькі верагодна, што такія ўмовы сапраўды вылучаюцца?

— Напэўна, гэта ў большай ступені чуткі, чым такое сапраўды было. «Газпром» змог дамагчыся ўключэння ў дамову аб стварэнні супрааўніцтва «Белтрансгаз» палажэння аб базе «Белтрансгаз» палажэння аб тым, што беларускі бок не мае права ўводзіць «залатую акцыю». Ці можа, на вашу думку, гэта стаць прэцэдэнтам, які падштурхне іншыя расійскія кампаніі дамагацца такіх жа умоў у выпадку прыватызацыі буйных беларускіх прадпрыемстваў?

— Канешне, расійскія кампаніі будуць імкнуцца да гэтага. Аднак такія прадпрыемствы ў першую чаргу магчыма цікаваць для нашай краіны, бо ствараючы там высокаэфектыўную вытворчасць, укладваючы сродкі, мы атрымаем дадатковыя працоўныя месцы, не зніжам сацыяльную абароненасць грамадзян.

Расійскі капітал для атрымання большага прыбытку ў першую чаргу зоймецца мадэрнізацыяй. Але і скарачэнне працоўных месцаў даасць яму магчымасць для атрымання большага прыбытку. Мэта ж беларускай дзяржавы на вядучых прадпрыемствах краіны — сацыяльныя гарантыі чалавека, яго заробак...

— Пасля нафтагазавага канфлікту ў пачатку гэтага года беларускі ўлады паабяцалі перагледзець кошту транзіту і арэнды для расійскага боку. Аднак дагэтуль чыму сумы Расіі не абвешчаны. Чому так адбылося?

— Пакуль мы, напэўна, у першую чаргу разглядаем магчымасць атрымання крэдыту. І калі мы зараз будзем гаварыць пра перагляд цэн, пра іх значнае павышэнне, то гэта будзе не зусім карэктна.

Да таго ж Расія з'яўляецца нашым стратэгічным партнёрам, саюзнікам. І мы будзем, думаю, у бліжэйшы час больш актыўна будаваць саюзны дзяржавы. Гэта пацвердзіць візіт міністра замежных спраў Расіі ў Беларусь. Міністр заявіў, што Беларусь па-ранейшаму застаецца для Расіі самым блізім саюзнікам. У той жа час у бліжэйшай будучыні пытанне пра павышэнне коштаў, думаю, будзе разглядацца беларускім бокам. І гэтак пытанне будзе ўвязацца і з атрыманнем крэдыту, і з цэнамі для нашай краіны на газ і нафту.

— Беларускі ўлады заяўляюць, што ў якасці гаюльнага пытанія ў дыялогу з Еўрасаюзам яны бачаць пытанне энергетычнага супрааўніцтва. Ці зможа, на ваш погляд, ЕС пайсці на тое, каб абмежавацца такім супрааўніцтвам, адкінуўшы палітычны прэцэдэнт, які мае на працягу многіх гадоў да Беларусі?

— Я думаю, што палітычны прэцэдэнт ЕС з'яўляюцца не абгрунтаванымі. Да таго ж таваарабарот Беларусі з Еўрасаюзам за апошнія 5 гадоў палепшыўся ў 10 разоў. І зараз наш экспарт у Еўрасаюз складае ўжо 46 працэнтаў, а ў Расію — прыкладна 35. Таму, верагодна, эканамічны інтарэс пераважае палітычны.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ. Фота газеты «Універсітэт» і з архіва Віктара МАРАХІНА.

На конкурс апавяданняў

1. Пад Новы год

Шоў снэг, варылася кава, а ён патэлефанавані і сказаў, што... Не прыдзе. Не прый-дзе. Справы... І ўсё было б нармальна, усё можа перажыць на планеце Зямля... Але! Праз гадзіну Новы год! І гэты Новы год яны абавязкова павінны былі сустраць разам. Абавязкова разам. Ленка заўжды лічыла Новы год святам сямейным, спакойным і ўтульным... І заўжды ехала дадома, да бацькоў. Цяпер жа засталася ў Мінску толькі дзеля Ягора... Калі яна і не спадзявалася ўжо, што ў іх адносінах нешта зменіцца да лепшага, ён патэлефанавані і сказаў: «Малыш, давай сустракаць разам Новы год? Ну зразумела! Давай будзем разам на маё любімае свята! Давай вырашаць, што далей будзе з намі і з нашымі адносінамі! Я нават не паеду да мамы і не паеду да сяброў! Цяпер і не паспее!» — падумала яна і пайшла на кухню піць каву. Чорную-чорную — такую ж, як яе настрой, яе думкі. Узнікла моцнае жаданне раслапскацца ад крэўды, злосці, ад свайго чаровага нудлага рамана. У шафе новае сукенка! За акном — снэг і ўвесь горад у міглівавай-вясельных агеньчыках, у прадчуванні-вясельнага новага, казачна-загадкавага... Увесь Мінск, толькі не я... — падумала Лена, і слёзы закапалі раптоўна... Не, усё ж зусім не раптоўна.

2. Лістапад

Аліса не збіралася ісці на гэта вясельне... Так ужо атрымалася — крыху нелюбіна і сумна. Зразумела, трэба падтрымліваць адносіны з родзічамі — сямейныя традыцыі, святоточныя сустрачы і усё такое іншае... Аліса не любіла вясельне і мандарынаў. Як сустрачэнне яго — так і правядзенне... І сустрэла, і правяла новы год яна з бацькамі і сям'ёй брата, а потым менавіта яна (яна іх плямённіца Сашка) былі побач... Разбіліца, падбор каліаскі і праца дапамагалі не думача пра чалавека, з якім (упам'янае ж былі) працаваць усё жыццё, а ён не змог прыняць яе такой... Надламанай... Не мог зразумець — яна тая ж Аліса, толькі пасля краіны, дзе зусім не было цуду...

Дар'я ЛІС

ТЭОРЫЯ РОДНАСНЫХ ДУШ

трымліваць адносіны з родзічамі — сямейныя традыцыі, святоточныя сустрачы і усё такое іншае... Аліса не любіла вясельне і мандарынаў. Як сустрачэнне яго — так і правядзенне... І сустрэла, і правяла новы год яна з бацькамі і сям'ёй брата, а потым менавіта яна (яна іх плямённіца Сашка) былі побач... Разбіліца, падбор каліаскі і праца дапамагалі не думача пра чалавека, з якім (упам'янае ж былі) працаваць усё жыццё, а ён не змог прыняць яе такой... Надламанай... Не мог зразумець — яна тая ж Аліса, толькі пасля краіны, дзе зусім не было цуду... Гулялі весела. Шмат гаасцей, кветак, падарункаў і шыкоўнага рэстарана ў цэнтры Мінска. Нешта новае — ірка ідзе замук. Малодшая стрыянічка, малая!.. Такія прыгожыя ў белаў сукенцы (міжволу падумала — калі выйдзі замук, толькі белы колер, і жоўтыя дрэвы, і верасень!), і будучы мук сімпатычны хлопец. Аліса ўжо не любіла чырвоны колер і апраўна чорную сукенку-стрычкі. Псіхалагі сцвярджаюць, што чорны — колер незалежнасці... Чаму не? Незалежнасць — гэта супер. Знайсці б яшчэ незалежнасць ад хваробы і доўгіх самотных начэй — вясеньскіх, шэрых, калі дажджы падобны да слёз! Музыка цудоўная, яны нават птанам чылі з бацькам. Пасля некалькіх апераўлямяна-рудыя, а вочы залёныя. «Ён на-

звычайна сонейка... Халаты — белыя. Доктар падкрэслена-ветлівы.


— Вы засталіся жывая — вам пашанцавала. — Я буду хадзіць? — Вам пашанцавала — вы засталіся жывой! — Сядзець у каліасцы? — Пасля курсу рэабілітацыі — так... — Усё ў парадку? Я бухгалтар па прафесіі, значыць, не прападу. Шкада, вясельне не адулялісь... Ну, а я і не люблю шумныя мерапрыемствы... — Аліса, хадзіць ты не зможааш. — Я ўсё адолею, доктар: у мяне ж ёсць Ромка!..

Аліса глядзела на гаасцей, а думала пра свой незвычайны баланс (штосць там не, а што?) і пра тое, што ёй худасна хочацца пабачыць персыйскага... Балтыка. Чаму не? Апошнія тры гады шэф заваліў яе працай. Мм, даражэнька, радуіся таму, што фірма развіваецца дынамічна, і Дзмітрый Іванавіч не выкінуў цёба на вуліцу пасля траўмы, п

ДОБРЫЯ ЛЮДЗІ

Хадыка і буракі

Назіраць за выкладчымі з вулічнай цэмыры праз вітрынае шкло асветленай крэмай вельмі цікава. Паверь ты мне. Я ішоў сабе па вуліцы, калі заўважыў у магазіне Алега Хадыку. Ён разглядаў слоік кансерваных буракоў. Няўжо наш выкладцель архітэктар ёсць гэтыя кепскапрыгатаваныя буракі? Іх жа нават гаротныя п'янтосы вельмі радка куліяюць сабе на закуску... Сам адказаць на пытанне на заэмог, а таму на лекцыі спытаўся ў Хадкі пра буракі. «Цікаўнасці! Элементарна цікаўнасць завяла мяне ў той гастронм. Я спрадуць разглядаў паўлітровы слоік з буракамі і чытаў пра іх на этыкетцы. Я і газеты чытаю, і цікаўлюся сельскай гаспадаркай. Наогул, чалавек жыве, пакуль ён цікаўны і зацікаўлены. Абыякавы чалавек не можа быць мастаком. Так што будзь цікаўны».



Эліс і назіранне

«The better you look, the more you see! (Чым лепш выглядаеш, тым больш бачыш!)» — напісаў Брат Істан Эліс. Я даўно ведаў, што глядзець і бачыць — розныя рэчы, а вось пра залежнасць бачання ад выгляду не заўважыў, а мусіў быў заўважыць, калі пісаў агавесць пра прапратку «Рэч».

Жукоўская і «хлеббарэзка»

Праз вуліцу ад кінатэатра «Беларусь» стаяла хлебная крама, а за той крамою ў двары мясіўся інтэрнат для выбранных дзяцей. З усёй Беларусі туды пазвозілі таленавітых хаблёньшалаў. Дзяржаўная камісія ездзіла па розных вёсках і мястэчках ды адбірала школьнікаў, схільных да малыванні і музыкі. Гэтымі правільнічымі вундэркіндамі і наладвалі цэлы інтэрнат. У шэрагі юных мастакоў патрапіла і пясні-кланіца Жукоўская. Ёй было сумна і страшна ў чужым горадзе. Перад сном яна ціха плакала ў казённую падушку. А яшчэ дзяцінныя Жукоўскай увесць ча хачелася есці. Асабліва моцны годад прыцискаў яе пад самую рانیцу, калі да хлебнай крэмы пад'яджаў фургон з паддонамі. Водар свежага хлеба расцякаўся па усёй вуліцы. Ён стараў над усім раёнам, бо хлебпаканья таксама знаходзілася зусім недалёка ад таго ж кінатэатра «Беларусь». Жукоўскай ціхенька уставала з ложка і крадком прабралася праз кухню ў невялічкі пакойчык, які называўся «хлеббарэзка». Там яна крапа батон. Бельны батон! Што можа быць смачнейшым за бэльны батон? Смачнейшым за бэльны батон можа быць толькі бэльны батон з шакаладнаым маслам. Толькі ў дзяцінны Жукоўскай не было шакаладнага масла. Яна ела шукі баттон нааша, але і так ён быў смачны-смачны і салодкі-салодкі, як вялікае жыццё, што чакала дзіўчынку наперадзе.

Салавей і кропля

Хто прыдумаў бутэлькі даіць? Чорт яго ведае. Ды ў нас, у мастацкай вучальні, іх ніхто і не даў, акрамя Валеры Салавей. Селі, выпілі, пляшчу выкінулі ці пад стон паставілі. А Валера падсеў на даенне. Возьме сабе выпітую бутэльку, перакуліць і чакае, пакуль на далонь кропелька віна ўпадзе. Зліжа кропельку і далей зацікаў ў чаканні. Мы размаўляем, веселімся з дзівулямі, жартуем і сміёмся. А Салавей доіць сабе бутэльку. Ён выхваляўся, што аднаго разу выдаў сорок васьмем кропель. Толькі нам было бэ розніцы, бо ніхто бутэлькі не даў і ў Валерам не сапёрнічаў. Захапленне даеннем прайшло нечакана, я і пачалося. Але мне запомнілася тая глыбокая засяроджанасць, з якой Салавей даў пляшчу. Ён нібыта зманюшаў увесць, нібыта залазіў у тую бутэльку і там апускаўся ў апошняю кроплю віна з галавою.

Герцаў і карова

У амстэрдамскай антыкварнай лаўцы маё вачы спынілася на невядлікім кравядзё. Малавядомы галандзец недзе на пачатку XIX стагоддзя напісаў вясковы кравядзё ў вялікім дрэвамі і кароваю. Нічога выбітнага ў палатне не было. Тая ціхмяна-зэльнёны дубоў і тоўсты каровы мальявалася шмат. Але пахля процымі палотною экспрэсіўным мадэрністаў і тэмпераментных постмадэрністаў, якія мне давалося паглядзець у Амстэрдаме, кравядзё па звычайнай кароваю шэсцю года. Праўда, «Трэба сказаць нашаму вітнінаму галерэйшчыку — Андрэю Герцаву, каб укладваў грошы не толькі ў сучасных малядык мастакоў, але і малавядомых галандцаў набываў...» — сваімі думкамі я падзяліўся з братам Міраславам. «Гэта ненармальна, калі карціна галандскага майстра каштуе меней за палатно невядомага постсавецкага сучасніка», — падтрымаў мяне Міраслаў. На лонданскім кніжным кірмашы мы расказалі Герцаву пра галандскую карову. Наша праранова яго не хатніла, а дарма. Бо гісторыя з вясковым кравядзікам мела ў Маскве цікавы крымінальны працяг. Напрыканцы XIX стагоддзя кошту на рускае мастацтва ўзраслі да неверагодных лічбаў. За нейкіх там Шшышкін і Айвазоўскіх паліліся мільёны дзяляраў, а за малавядомых перасоўнікаў — сотні тысяч. Напрыклад: палатно Кіюльва каштавала сто тысяч, у той час нуль у коштак на вельмі падобныя палотны спакусіў майстроў падробкі і падману. Яны скупілі творы дацкіх, шведскіх, польскіх жывапісцаў, якія вылучылі ў галандцаў, і прадалі іх за рускі жывалі перасоўнікаў. Пра такі ход я мог здагадацца яшчэ ў Амстэрдаме, зрэшты, і здагадаўся. Але я не здагадаўся, каб у галандскага, дацкага, шведскага, карацей, нашага еўрапейскага кравядзі зрабіць рускі. Проста! Ну працесі і не прадумаеш! Трэба прыбраць карову. Калі з еўрапейскага нашага кравядзі прыбіраюцца карова, дом і фігура чалавека, ён робіцца рускім... Так і рабілі, палуюць галоўны эксперт Траццякоўскай галерэй, нехта Пятроў, не раскаяўся ў сваім глупстве і саўзалеўніцтве ў зланычывасці. Кошту на рускае мастацтва абваліліся на парадак, на той самы нуль. Пачаліся арышты і суды над антыкварамі. А мне стала шкада карову, дамкоў і фігурак людзей, якія былі назаўсёды страчаныя. Асабліва шкада каровы. Брат таксама пахкадаваў карову. Цікава, ці шкадае карову маскоўскай галерэйшчык Андрэй Герцаў? Трэба будзе спытацца, пры нагоду.

Адам ГЛОБУС.

Маё меркаванне

Хочаш стаць бландзінкай? Падумай...

Ты марыш аб доўгіх пазноггах і вейках? Табе не падабаюцца твае натуральныя валасы? Та-ак... Можа, варта падумаць? Пастараюся патлумачыць чаму.

Ці трэба гаварыць, што натуральнасць — гэта цудоўна, гэта і ёсць тая самая прыгажосць? Думам, не варта, бо тэма пастаянна аб гэтым паўтараюць. Лепш давай уважы, калі двух тыдняў: прыкладна праз тая час адрасныя карані пачалі выдаваць маю ненатуральнасць, а значыць, трэба было зноў іці да цырульніка. Больш за тое, спецыяліст сказаў, што стрыжыцца дзевядзедца значна часцей, бо фарбаваныя валасы моцна сжукца.

Пасля не самага удачнага эксперыменту з валасамі, я вырашыла заняцца сваім манікюрам, вельмі хачелася доўгія пазноггі. Дакладней, хачелася ногікі, як у майё саброркі... — нарочыяна. Калі я ўпершыню ўбачыла гэты цуд, ледзь не ўпала, настолькі прыгожымі мне яны тады падаліся. Калі ж саброрка пазабавілася ад навадомой красы, я ледзь не ўпала ў другі раз. Толькі цяпер ужо ад жаху. Яе натуральныя пазноггі, якія да гэтага хавалася за слоём акрыльваых, моцна слабіліся, а ў некаторых месцах нават аддзіліліся ад скуры. Здавалася, што калі выпадкова такі ногік значыць, ён проста адваліцца. Відовішча не для слабанеровах. Маё жаданне мець штурныя пазноггі ўміг зніка.

Да слова, акрамя пазноггаў можа нарасціць і вейкі. Тут перад табой паўстае выбар: або табе «робяць» вейкі з натуральнага воласа (гэта значыць з валасоў чужога чалавека, не вельмі прыемна, праўда?), або са штучнага (трапіць у вока — магчыма алергія). У дадатка да ўсёго, пасля такой працэдурі вейкі пачынаюць выпадаць у жахлівай колькасці.

Канешне ж, гэта дзелька не вёсць спс непрыемнасці. Спадзяюся, ты прадумалася і зрабла высновы, бо я вельмі хачу, каб ты не імкнулася стаць штучнай прыгажуняй, не псавала тое, што маеш. Так, канешне, прыгажосць патрабуе ахвяраў, але хіба такіх?

Крысціна НЕКРАШЭВІЧ, г. Мінск

ООО ИК «Реестр» извещает о своей реорганизации путем присоединения к Обществу ООО «ИНПРО».

Кредиторы Общества могут заявить свои требования в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Орша, ул. Замковая, д. 11, ком. 2, телефон: 8-0216-26-16-62.

ООО «ИНПРО» извещает о своей реорганизации путем присоединения к Обществу ООО ИК «Реестр».

Кредиторы Общества могут заявить свои требования в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Орша, ул. Замковая, д. 11, ком. 4, телефон: 8-0216-24-28-62.

ООО «ИНПРО» извещает о своей реорганизации путем присоединения к Обществу ООО ИК «Реестр».

Кредиторы Общества могут заявить свои требования в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Орша, ул. Замковая, д. 11, ком. 4, телефон: 8-0216-24-28-62.

«Рускія ў горадзе анёлаў». Па задумцы, у шостае серыі ў яго павінна была быць гісторыя пра спартсмена. І вось ён падшоў да Нахаетава, пацікавіўся: ці няма ў яго каго-небудзь на ўвазе? Ён мне патэлефанаваў і папытаўся, ці хачу я паспрабаваць зняць (а здымкі ў той час праходзілі ў Лос-Анджэлесе). Так як ад Лас-Вегаса туды рукой падаць, я адразу ж пагадзіўся. Якраз і час быў.

— **Адчуваеца, вы такі лёгкі на пад'ём? Пра такіх, як вы, гавораць: хलोпец ва ўдары!**

— Калі трапіць пад добры настрой, так.

— **А пад гарачую руку — можна пачынаць маліцца?**

— Лепш не трапляць.

— **Вы хто па гараскопу?**

— Казярог.

— **Пастаянна рогам упіраеца?**

— Раней так. Цяпер крыху памудрэў, уцхамірыўся. Думам, што лепш лішні раз прамаўчаць, хоць да гэтай пары кажу людзям праўду ў вочы. Але жыццё вучыць, што ў некаторых сітуацыях трэба ўмець заплочыцца вочы і саступаць. Я нават аўтарэнтэнігам пачаў займацца. Заплочываю вочы, лічу да дзясцят і, вы ведаеце, дапамагае!

— **Вялікі ганарар запаліці за здымкі?**

— Паказаць, дзе грошы ляжаць? Не, не вельмі вялікі. Я ж не за ганарар гэта рабіў. Проста хачелася паспрабаваць штосьць новае.

— **Вам давалі ролю развучываць?**

— Як жа без гэтага? Быў жа галоўным героем гэтай серыі. Сядзеў, вучыў. Думам, што будзе складана, а аказалася лёгка. Усё коротка, без доўгіх маналогів.

— **Я, праўду кажучы, фільм не бачыла, але вы маглі б расказаць сваімі словамі вашу ролю?**

— Ну, я там іграю амаль самага сябе — гімнаста, пясчаровага чэмпіёна свету. У мяне свая зала ў Лас-Вегасе, дзе я трэнерую дзяцель. Дзядзька майё жонкі — газпадар сеткі Фастфудзскіх забягалавак «Рокетс». Яны рабілі спецыяльную акцыю, калі купішеш напітак, сціраеаш, глядзіаш — выйгрышы нумар, можа было выйграць ледзь не 30 міліянаў, суму дакладна не памятаю. Ім патрэбны былі грошы, каб аддаць людзям, якія скажучы, дзе гэта парцываць, дзе ёсць гэты выйгрыш. А я збіраў усё жыццё грошы. Набіраў на дом 200 000. І дзядзька з жонкай хацелі гэтыя грошыкі прыбраць да рук. А я іграў такога на-іўнага, простага чалавек. Я хачу домі, мне нічога не патрэбна! І яны вырашылі мяне забіць і гэтыя грошы забраць.

— **У выніку вы засталіся жыць?**

— Ну так. Я там схапіўся за скалу і выкараўся.

— **Дзюку Богу. Фільм якія-небудзь эмоцыі ў вас выклікае?**

— Так, я мог бы здымацца колькі заўгодна. Толькі часу на гэта няма.

— **Пачакайце, акрамя таго, што вы трэнеруеце дзяцей, і вас яшчэ ёсць якія-небудзь клопаты і турботы?**

— Канешне. Спартыўнаму залу вёсці — гэта не толькі трэнерваць дзяцей. У мяне зала 1000 квадратных метраў. У мяне 15 ватэрпраўце і 3 скаратары і 550 дзяцей. Гэта вечарам я трэнерую 10 чалавек старэйшых.

— **Як трэба кіраваць рабочымі?**

— Дзе дубцом, а дзе і пернікам!

— **Для Віталія Шчэрбы ёсць аўтарытэты?**

Аўтарытэты ёсць: тыя, каго паважаю. А вось ідалаў няма. Вось з Майклам Джорданам пазнаёміся. Мы з ім выпілі бутэльку чырвонага вінда. Гэта было ў Лас-Вегасе. Там на вечарынку ў гонар лепшых дзяржаўных работнікаў запрасілі 12 алімпійскіх чэмпіёнаў з услага свету. І, як ні дзіўна, з Майклам мы гутарылі пра сямяў. Знакаміты баскетбаліст так плакаў, што не хоча развядоцца. Перажываў, што ўсё та будзлазду. З-за пастаянных раз'ездзў не бачыць сваіх дзяцей, жонку. Я яны тады здзівіўся! Ну, думам, значыць, ёсць яшчэ на белым свеце людзі, у якіх ёсць душа.

Душыміўся за многія гады застаўся і Віталій Шчэрба. Ён хадзіў па той жа Зямлі, ёсць тую ж ежу, дыкае тым жа паветрам. Азідае, грошы ёсць. Дык сам жа зарабіў, таму што імкнуўся...

Ду па гораду. На слупе вісіць афіша: турнір Віталія Шчэрбы. І ён маляды, юны красавецца на плакате. Вочы свеціцца ад радасці. І надпіс маркерам: дзікі мача!

А я ведаю толькі адно: мача не плачучы!

Вольга РАМАНЮК.

цы настое 3 разы на дзень (пры паніжанай кіслотнасці);

- 1 шк. свежага бульбянога соку (можна дадаць 1 ст. лыжку мёду) выпіваць 3—4 разы на дзень за 15—20 хвілін да яды (пры павышанай кіслотнасці);
- насенне і лісце дзядзіло стаўчы, атрыманы парашок заварваць як чай, прымаць 3 разы на дзень;
- калі пякотка з'яўляецца пераважна позна вечарам, ражаме-дзіцца перад тым як лечы спаць выпіць шклянку настою насення лёну: 2 ст. лыжкі насення заліць шклянкай кіпеню, настойваць 2—3 гадзіны, працадзіць;
- паміж прыёмамі ежы павольна жаваць 5—6 зярнятка аўса або ячменю;
- настой з цвiнтэраю піць некалькі разоў на дзень (1 ст. лыжка травы на 2 шк. кіпеню, настойваць гадзіну ў закрытай пасудзіне).
- 1 частка святянніку, 4 часткі мелісы, 3 часткі лісьця трыпутніку, 2 часткі свежай краплівы, 2 часткі малярдуўкі: 1 ст. лыжку збору заліць шклянкай вады, закіпяціць, настойваць 2—3 гадзіны, прымаць па 2 ст. лыжкі 4 разы на дзень за 15—20 хвілін да яды.

Падрыхтавала Вольга ЦІБУЛЬСКАЯ.


станяя правілаў паводзінаў і размакендацый для работнікаў дзяржаўных устаноў. Публікацыя 2004 г. Гэту брашуру можна бясплатна атрымаць у любой дзяржаўнай установе. Дробязі якія, праўда?

— **Напэўна, па гэтай прычыне большасць амерыканцаў шукаюць рускіх нявест?**

— Так, каб рубіць з імі ўсё, што яны хочучы і ад гэтага не пакутаваць. Рускія ж нявесты ўсё могуць, усё могуць жонкі рускую, яны трымаюць яе за рабыню ізаўру. Амерыканцы не глядзяць на рускіх жонак як на людзей.

— **Вы маглі б ажаніцца, як наш хакіст Руслан Салаей, з амерыканкай?**

— Ні за што! Па-першае, у мяне ўсе дома павінны размаўляць



толькі па-руску. Па-другое, амерыканкі гультыкай і зусім нічога не ўмеюць.

— **Саксам займацца не ўмеюць?**

— Ды пры чым тут сакс, ёлкі-палкі! Нават не пытаецца! Яны проста лянывыя і распешчаныя, прывыклі зусім да іншага жыцця.

— **Дзе вы пазнаёміліся са сваёй жонкай?**

— У Маскве, на Круглым возе, на алімпійскай базе. Яна была такая пышная лэдзі. Так што мне вельмі спадабалася. Я любіў жанчыну ў цэле. Яна яшчэ і акрабатарыкай прафесійна займалася.

— **Ну, а чаму рассталіся? Вы пакахалі іншую жанчыну?**

— Я наогул не веру ў каханне.

— **Не па каханню жаніліся?**

— Гэта спачатку здаецца, што дамачку са складкамі не так. Могуць расцінаць як сэксуальныя дамаганні, ды ў суд пачынуюць.

— **Гэта значыць, калі вы дзяціце з жанчынай ў кафе і скарпанулі да яе рукой?**

— Вы што? Ні ў якім разе! Як мінімум можах атрымаць пару гадоў.

— **Атрымліваецца, што Біл Клінтан знялаў Мініку Левінскі. І не толькі дамогся, але і пакінуў следы зланычывасці. Толькі вось Біл на волі! Але мяне іншае цікавіць: няўжо жанчыны непрыемныя знакі ўвагі! Якая розніца: амерыканка, руская?»**

— Зараз я прачитаю вам сёе-тое! Адразу зразумеете. (*Шукае ў камп'ютары.*) «Адлегласць паміж супрацоўнікамі (бізнэс-партанс) пры зносінах павінна быць не менш як тры футы — 90 см. Прыбліжэнне супрацоўніка да іншага супрацоўніка на адлегласць бліжэй як тры футы без рабочай на тое неабходнасці можа расцэньвацца як сэксуальныя дамаганні. Асабліва калі супрацоўнікі разнапалыя. Рабочай неабходнасцю можа быць знаходжанне двух або больш супрацоўнікаў каля манітора камп'ютара. Аднак дотык плячмі, рукамі або нагамі можа расцэньвацца як сэксуальныя дамаганні. Галантансць. Адкрыццё і прытрымліванне дзвярэй з мэтай, але трэнер да мяне ні разу палымца не дэканруўся. Адзін раз толькі «ахлопнуў» па шыі, калі ўбачыў з цыгарэтаў у руцэ. Мне было тады 14 гадоў.

— **Вы калі пачалі курчыць?**

— Сур'ёзна гадоў з 15. Да гэтага так, балаваўся.

— **А што значыць сур'ёзна? Пачак у дзень?**

— Значыць кожны дзень. «Яву» курчыў, «Космас». Цяпер куру «Парламент» і «Мальбарга». Але, скажу, што ў Мінску цыгарэты — гэта атрута. Калі курыш, хочацца выкашыць усё лёгкія.

— **Часта курчыце?**

— Калі гуляю ў шахматы ў Інтэрнэце, магу пачак за тры гадзіны выкурыць, а магу тры дні на-

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар.)

Шчэрба ў асабістым жыцці сёння — адзінокі воўк. З жонкай Віталі расставіўся палюбоўна, без пралюдый: вось табе, жончачка, домік і жыў ты спакойна! Дзельны бы не наладжвалі і да таго ж засталіся добрымі сябрамі. Таму на турнір у Мінск, заснаваны ім самім жа чатыры гады таму, ён прыехаў у добрым настроі.

— **Ну, як вам Мінск пасля доўгай разлукай?**

— А што Мінск? Тут адпачываць трэба!!!

— **О-о! Правільна! Шмат грошай можна патраціць!**

— **Няма адчування, што ў Мінску цэны, як у Парыжы — куслівыя? Зараз нават 100 далараў — гэта не грошы!**

— Згодзен! Проста трэба ведаць месцы, куды ісці і што рабіць. Можна схадзіць у рэстаран і патраціць 50 далараў. Там цябе і накармяць і напояць, а ў іншым — будзе той жа сэрвіс, толькі за 300 далараў. Нядаўна зайшоў у адзін магазін, каб купіць DVD-фільмы, дык у мяне вочы ледзь на паліцу не выпалі. Адзін дыск каштаваў 30 000 рублёў, калі выпадкова зазірнуў у звычайныя прадукцыі магазін, то нават здзівіўся. Той жа дыск за 11 тысч.

— **Развеець міф аб Амерыцы. Няўжо там манна нябесная? Вось як там, да прыкладу, жывуць пенсіянеры?**

— Гэта глядзячы якія зарплатны былі ў іх. Мужчыны ідуць на пенсію ў 68, а жанчыны ў 65. Там няма такога, што дзяржава табе плаціць. Працуючы, ты плаціш пенсію сабе сам. Кожны месяц з твайго заробку вылічваюць грошы ў пенсійны фонд. У Амерыцы ён называецца «соушл секьюрыты». Гэта арганізацыя рэгуляруна дасылала табе канверт з квитанцыяй — колькі грошай ёсць на рахунку. Менш як 600—700 далараў у месяц пенсіянер не атрымлівае.

— **Вас не рабавалі?**

— Цыфу-цэфу, там сігналізацыя ўстаноўлена ў доме.

— **У Амерыцы, казалі, можна хоць дзверы адчыненымі пакінуць.**

— Гледзячы дзе. Я, калі жыў у іншым раёне, перад разводам, там дамы адных мільянераў і алігархаў, дык туды чужы ніколі не зойдзе. Дзверы пакідаў хоць на раскрост. А зараз замкымаю на замок.

— **Вашу кватэру ў Мінску, калі не памылюся, абрабавалі ў гады перабудовы?**

— Так. Я яго і крміў і паіў, прыгрэў пад сваім крылом. Ён жа сплываў на пару з братам абрабаванне. І самае цікавае, правёў мяне ў аэрапорт, а калі я вярнуўся са сапёрнічым, то ў доме ўжо было пуста. Праз паўгода следчы выйшаў на яго. Той хацеў збыць скурунату куртку і на ёй аказаўся ярлычок. Вось ледзь і злавілі. Па праўдзе? Не чакаў. Ад чаго такая скваннасць? Чаго табе не хапала? Ён потым ледзь не на калені стаў, давай прабраванна прасіць: маўляў, так і так. Злітаццяўся ў мя. На суд нават ездзіў. Скарацілі яму тэрмін, дзюкчыны мне. Замест чатырох гадоў адсядзеў два. Бачыў я яго нядаўна, сядзеў на трыбуне, прыйшоў паглядзець на сапёрнічым. Эх, што ўспамінаць. Што было, то было. Цяпер штомесць выплывае нейкую кампенсачыю. Мама атрымлівае. Грашы, штосьці калі 20 000 беларускімі.

— **Для вас гэта, а для каго-сьці хлеб надзінны? А якія ў Амерыцы мінімальныя зарплаты?**

— Ёсць сярэдняя зарплата. Прыкладна 1500—1600 далараў у месяц.

— **Гэта значыць, што калі я прыйду мыць падлогу або чысціць посуд, то я атрымаю тая-каія грошы?**

— Ну, а вы яшчэ ўмудрыцеся на іх працкіць там. 750 далараў у сярэднім каштуе арэнда аднакамаёвай кватэры. Плюс медыцынская страхоўка, вада, электрычнасць, газ, тэлебачанне, тэлефон, Інтэрнэт.

— **Ну, добра, а калі я завінавачуся за святло, гэз. Магу пагасіць даўгі адразу за паўгода? Або мне дадуць выпсытка пад адно месца за несвоечасовы плацеж?**

— Тады вас адправяць у спецыяльнае агенства, якое калекцыянуе такіх, як вы. Гэта звычайная мафія, якая будзе сядзець на шыі і «выбіваць» даўгі з вільзіннымі працэнтамі.

— **Вас гэта не закрунаваў?**

— Цыфу-цэфу, не. Я зараз што-месяц выплываю крэдыт банку за дом — 1800 далараў. 150 далараў плачу за электрычнасць, 30 — за ваду, 20 — за газ, 150 — за тэлебачанне, 10 — за тэлефон, 35 — за Інтэрнэт.

— **За колькі ж вы купілі свой дом?**

«СТАЦЬ ПЕРШЫМ ЛЯГЧЭЙ...»

давайце прсыядзем! А там усё паінішаму.

— **І што, зусім няма забаву?**

— Ну, часам я едзжу за 40 кіламетраў ад Лас-Вегаса на возе-ра Міт. Там такія рыбіны вялізныя! Часам едзжу ў горы, у лес. Па сутнасці, Лас-Вегас — гэта пустыня. Ад'язджаў, было 53 градусы спёкі, а ў лесе класна — 28 дзесці па Цэльсію.

— **Для мяне Лас-Вегас асацыюецца з сеткай казіно і рознымі картачнымі дамамі. Тыя забавы, дзе чебае за твае грошы лёгка абдураць і пусцяць па свеце без нітак...**

— Ну, гэта ў цэнтры горада, Лас-Вегас Булевард — гэта вялікая такая галоўная вуліца, «стрыт» у нас называецца — вакол яе шмат гатэльў, казіно, шоу і ўсяго астатняга. Там людзі жывуць, гуляюць, адпачываюць.

— **Там ёсць рускі стрыптыз?**

— Не толькі рускі, але і які захочах, які душа жадае: і мужчыны, і жаночы. Там шмат стрыптыз-клубаў і шоу, там ёсць нават сэксуальныя шоу.

— **А дзючут лёгкіх паводзінаў там шмат?**

— А дзе ж кі мала? Іх усюды поўна, а ў такім горадзе, як Лас-Вегас, падаўна. Там круглыя лускі адкрыты бардэлі, а ў Невадзе дазволена «дамы цыргімаксі», якія размашчаюцца за 80 км ад горада.

— **Якія там цэны?**

— Адкуль жа я ведаю, якія цэны? Трэба патэлефанаваць сяброў, даведкацца (*смяецца*).

— **Віталій Шчэрба імі, канешне ж, не карыстаўся?**

— Навошта??? Мне і так хапае і без гэтага.

— **Але вы ж цяпер адзінокі?**

— Хо т скажаў, што я адзінокі? Хапае (*смяецца*) гэтага добра! Вось дачка часта прывязджае. Крысціне толькі 14, а яна ўжо такіх нумары выкідае. Нахабная. Вучыцца ў прыватнай школе, займаецца гімнастыкай. Трэнеруў зусім не слухаецца, села імі на галаву. Канешне, калі тапа гаспадар, то ўсе козыры на руках. Сама каго хочаш навучыць трэнерваць.

— **У выхаванні дзцяці вітаеце метады бізўна і пернік?**

— Раней думаў, што так і трэба, таму што сам так выхоўваўся. А зараз цалкам змяніў светапогляд і зразумеў, што бізўном уво-жце нічога не даб'еся. Толькі пернікам і любіваю.

— **Але ўсіх жа любіць немагчыма?**

— Магчыма. Я нават калі караю, то раблю гэта граматына. Ні ў якім разе не біццём.

— **А вас калі-небудзь білі?**

— Рамена часта даставалася ад маці, але трэнер да мяне ні разу палымца не дэканруўся. Адзін раз толькі «ахлопнуў» па шыі, калі ўбачыў з цыгарэтаў у руцэ. Мне было тады 14 гадоў.

— **Вы калі пачалі курчыць?**

— Сур'ёзна гадоў з 15. Да гэтага так, балаваўся.

— **А што значыць сур'ёзна? Пачак у дзень?**

— Значыць кожны дзень. «Яву» курчыў, «Космас». Цяпер куру «Парламент» і «Мальбарга». Але, скажу, што ў Мінску цыгарэты — гэта атрута. Калі курыш, хочацца выкашыць усё лёгкія.

— **Часта курчыце?**

— Калі гуляю ў шахматы ў Інтэрнэце, магу пачак за тры гадзіны выкурыць, а магу тры дні на-

найбольш часта яна сустракаецца пры павышанай кіслотнасці.

Прычын, якія выклікаюць пякот-ва, шмат. Часцей за ўсё яна п'раваўляецца ў людзей з захворваннямі страўнікава-кішачнага тракту. У здаровага ж чалавека пякотка ўзнікае ад перадынаў; прыёму ежы «на бігу», у стрэсавай абстаноўцы; злужывання тлустай, вострай ежай; прадуктаў, якія змяшчаюць кафэін (кава, чай, шакалад); пры індывідуальнай павышанай адчувальнасці да цытрусовых, цыбулі, часнаку, мяты, прадуктаў з тамату (сокі, пасты, соусы); прыёму лекавых прэпаратаў (стэроіднай

Скілаў Андрэй МІХАЙЛАУ

Кросворд з 15 пазудамі і 15 фотамі. Пазуды: 1. Пасудна з трыма і кнотам; 2. Жанр публіцыстыкі; 3. Зварок з тустым футрама; 4. Прылада цагляра; 5. Падлік прычоду і раскоду; 6. Ягада; 7. Шумны натоўп; 8. Частка сталева; 9. Медыцынскі даборак; 10. Усходні воз; 11. Шэраг; 12. Порцыя; 13. Аўтар оперы «Фавст»; 14. Фота 4; 15. Абласны цэнтр Украіны; 16. Шыльда на тавары; 17. Аўтарскі твор; 18. Раздзел механікі; 19. Пярэдняя частка галавы; 20. Замовная карчма; 21. Уступ да твора; 22. Напітак з хлеба; 23. Пустэліца; 24. Кусты вярбы, выкарыстаны ў будаўніцтве; 25. Насельніцтва краіны; 26. Выдатны партызанскі рух; 27. Рэшта цыгаркі; 28. Узаўважэнне пераможца; 29. Фота 2; 30. Пушча; 31. Начная птушка; 32. Усходні бубен; 33. Дзяцель ляска; 34. «Сарца» машыны; 35. Гаручая вадкасць; 36. Працяглая гаворка пераможца; 37. Фота 5; 38. Замовная карчма; 39. Стагар кароў; 40. Жаргон; 41. Абгарала палена; 42. Палоска кары ліпы; 43. Гонар дзячынцы; 44. Валасок на паверхні; 45. Фота 3; 46. Увесь свет на шырыню.

Дзёнік Вікі Ц.

У працоўнай кабінце ў нас — цэлая партрэтная галерэя. Мілія жывёлкі, сімпатычныя хлопцы-знакамітцы, нейкія бесюзятныя, проста яркія карцінкі. І ў абавязковым парадку — фота сябе, любімых. Наведальнікі, утаропіўшыся ў сценку за маёй спінай, звычайна здзіўлена пытаюцца: «А гэта хто? Ты-ы?! Не можа быць!». Я толькі ціхенька пасміхаюся.



27.07.2007

Ахвота да пераменаў

У той жа час была аднакласніца, большасць з якіх я не бачыла добрых дзесяць гадоў, пры выглядках вольных сустрэч вітаюцца першымі і заўважаюць: «А ты усё такая ж...». І гэта пры тым, што ў актыўе ў параўнанні са школьнай парой плюс адзінаццаць кілаграмаў, мінус восем сантыметраў валасоў і (я спадзяюся) адлюстраванне не проста так атрыманнага чырвонага дыплама, прабліскі інтэлекту недзе ў выразе вачэй.

Натуральна, людзі мяняюцца з узростам — сям'ядзеці, узровень дабрабыту, кар'ера, харчаванне, шкодныя звычкі або спартзала тройчы на тыдзень — усё накладвае свой прыкметны адбтак на твар і цела. Але на адных гэта чамусьці не проста заўважаю, а літаральна кідаецца ў вочы, а другім год за годам сябры кажуць: «Ну, ты зусім не змяніўся!». Ад чаго гэта залежыць, дагэтуль не разумею...

У дзяцінстве была ў мяне любімая лямпа — не сумасная худасочная Барбі кітайскага разліву, а нармальна цацка айчынай вытворчасці, гэткае пластыкавае ўвабленне «крызі з малаком» па імені Каця. Акрамя колеру «скурцы» і моцнага целаскладу, упадобана Каця была яшчэ і за шыкоўнае валасы — доўгія, чорныя, бліскучыя. Іх мы з сястрой (якія ж дзясцічаты не любяць гуляць у цырульню, рэцэпурочкі дарослае жыццё) гадзінамі расчэсвалі, упрыгожвалі стужкамі, запліталі ў косы і хвасты. А потым у моду вярнулася стрыжка «карэ», і мы, падгледзеўшы яе на людзях, зрабілі Каці новы вобраз — былі валасы да пояса, сталі да плячэй. Але і ў такім выглядзе лямпа доўга не затрымалася, была прымушана пастрываная яшчэ раз. І яшчэ. І яшчэ... Карачка, слова за слова, узмах нажніц за ўзмахам — і хутка Каця магла змяніцца толькі ў адзін бок: стаць лясенкай. Але тут нам стала яе шкада: ды што зробіш — лясенчыны валасы раслі не пажадалі, так і засталіся «пад хлопчынка» (як зараз бы сказала — пад Дашу Асламаву). Потым Каця мы ўвогуле аддалі падчас дабрачынняга збору цацак у дзяціны дом. Пазней я па ёй вельмі сумавала. І пачула — не, не бязлігасна стрываную, а такую, якой мы першы раз дасталі яе са скрыні: з доўгімі бліскучымі чорнымі валасамі...

Гэта я да чаго вяду — паводле адной тэорыі, народжанай у басконцых дыскусіях з сябрамі, людзі з узростам мяняюцца не так моцна, як нам здаецца. Проста мяняецца наша успрыманне. Як, скажам, гэта адбываецца і з неадушаўленымі рэчамі: прыязджаеце вы да бабулі ў вёску, заходзіце на кухню, дзе так любілі сядзець у маленстве, а на кухні нежэсна, і мэбля нізкая і дробная. А між тым красны і стол — тыя ж самыя, яны не сталі больш ці менш драўлянымі, хіба што драгін прыбывалася. Проста ў

Сёння Сонца Месяц Поўня 30 ліпеня. Месяц у сузор'і Казярога. Імяніны: Пр. Васіля, Уладзіміра; К. Ады, Ірыны, Віктара, Інаквенцыя, Назара, Уладзіміра.

Прагнозы значэнні УФ-індекса для г. Мінска і аінскай вобласці. Для без-воблачнага неба: Мінск 6.2, Віцебск 6.1, Гродна 6.2. З улікам прагназуемай воблачнасці: Мінск 5.6, Віцебск 3.7, Гродна 3.7.

Надвор'е на заўтра. Абазначэнні: 1°C уначы, 1°C удзень, 1°C ўвечар. Віцебск: +13...+15 738 +20...+22 мм. Гродна: +14...+16 744 +17...+19 мм. Мінск: +12...+14 735 +19...+21 мм. Мар'ілеў: +13...+15 738 +21...+23 мм. Брэст: +13...+15 743 +20...+22 мм. Гомель: +15...+17 744 +17...+19 мм.

...у суседзях. Варшава: +19 — +21 °C. Масква: +22 — +24 °C. Вільнюс: +17 — +19 °C. Рыга: +19 — +21 °C. Кіеў: +21 — +23 °C. С-Пецярбург: +22 — +21 °C.

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

КРЫЖАВАНКА (19 ліпеня). Па гарызанталі: 1. Манускрып. 6. Свідравіна. 13. Шырма. 14. «Рурк». 15. Пласт. 16. Проса. 17. Альбі. 18. Нанка. 20. Панда. 21. Драга. 23. Мары. 24. Драм. 25. Скрыпкі. 26. Нізка. 27. Утора. 28. Нуг. 29. Каласавік. 33. Антарю. 36. Знішчальнік. 37. Пантофіл. 40. Трафальгар. 44. Драгунскі. 48. Разгортка. 50. Кананір. 51. Ноган. 52. Аорта. 56. Тарыф. 58. Танпёр. 59. Дома. 60. Копра. 61. Эліта. 62. Рэпёр. 63. Падпалкоўнік. 64. Санскрыт. Па вертыкалі: 1. Машыністка. 2. Нарын. 3. Скапа. 4. Рамонак. 5. Перапынак. 7. Выкладанне. 8. Дамінанта. 9. Аспід. 10. Ітака. 11. Антрапалягія. 12. Прыназоўнік. 19. Крыга. 22. Рэтра. 23. Міра. 30. Лонжа.

31. Сошка. 32. Вуаль. 34. Нанду. 35. Рафік. 38. Стэразкоп. 39. Кранадор. 41. Фагот. 42. Лоры. 43. Гак. 45. Скала. 46. Паганіні. 47. Трафарэт. 49. Андрэю. 50. Крамола. 53. Рапід. 54. Атака. 55. Аплік. 56. Тарос. 57. Рулар. СКАНВОРД (21 ліпеня). Па гарызанталі: Маслак. Альбом. Рэжа. Аўра. Мыш. Ліса. Этна. Растр. Перапалох. «Яма». Акант. Узгорак. Раб. «Урал». Міна. Сена. Ілі. Ака. Ніва. Атам. Азот. Фраза. Юхт. Агама. Каноэ. Камарун. Па вертыкалі: Прус. «Абразак». Аралі. Сарагоса. Трама. Пярун. Асір. Крашч. Амарант. Талака. «Артэк». Аіран. Лайм. Архр. «Фрам». Камінар. Ге. Стабілізатар. Нівоз. Му. Маргарытка. Атаман.

ДАРОЖНЫ ЗНАК ДАСЦА ЗЛОДЗЕЮ ў ЗНАКІ

У Крупскім раёне паблізу вёскі Высокае невядомы пакуль зямлісмысці краўдзі зноўдзіць, то гэты знак дасца дзям у знак. Паводле звестак УУС Мінаблвыканкама, па факту краўдзі ўбуджана крмінальная справа. Знак, між іншым, каштуе больш за 563 тысячы рублёў.

УСМІХНІМСЯ!

— Як называецца, калі бландзітка фарбуецца пад брукітка? — Штучны інтэлект.

Стары англійскі лорд прыходзіць да ўрача. — Вы ведаеце, доктар, я ажаніўся паўгода назад з прыгожай маладой асабой, але яна ніяк не можа зацяжарыць, можа вы штосьці праіцеце? — Колькі вам гадоў, сэр? — 75. — А вашай жонцы? — Ёй 25. — Вось што я вам параю. Вазьміце вашу жонку, найміце маладога сакратара і адпраўляйцеся на вашай ячце ў падарожжа месцяца на два-тры. Вы ведаеце, марское паветра часам створаць сапраўдныя чуды!



Праходзіць паўгода, стары лорд з'яўляецца ў доктара. — Валікі вам дзякуй, доктар! Марское паветра сапраўды створаць чуды! Мая жонка цяжарная! — Гм, а як пажывае малады сакратар? — Пытаецца доктар. — Вы ведаеце, яна таксама цяжарная! Марское паветра створаць чуды!

ПЕРАПАЛОХ НА ВЯСЕЛЛЕ, або 23 смешныя ісціны

Салон прыгажосці

Што мы ведаем пра вясельныя прыкметы? Ды, бадай, нічога. Усё гэта з даўняга часу перадавалася ад бабулі да мамы, ад мамы да дачкі, ад сяброўкі да сяброўкі. І... паступова гублялася ў мітусні часу. І ўсё ж, нешта захавалася, нешта помніцца. Такім чынам, Шэсць прыкмет для нявесты: 1. Калі нявеста чакае напярэддзі вяселля раніцай, значыць, будзе шчаслівая ў шлюбце. 2. Каб нявесце шчасліва жылося замужам, завушыці на вушы ёй надзявае шчаслівая ў сямейным жыцці сяброўка. 3. Нявесце нельга дазваляць сяброўкам ставіцца перад сабой, глядзячы ў люстэрка (каб не зманілі каханана). 4. Калі нявеста ў час застолля праліе што-небудзь, значыць, муж у яе будзе п'яніца (ёсць, праўда, выйсце з гэтай сітуацыі: пасля таго, як праліліся кроплі, маладой больш нельга за сталом выпіваць). 5. Калі ў час вяселля з маладой упала якое-небудзь прыгражэнне — не вельмі добра (у працэсе будучы «трымацца» грошы). 6. Калі яна ў час вяселля ўколе сабе палец, значыць, будзе часта сварацца з мужам. 7. Дзве прыкметы для жаніха 1. Калі жаніх актыўна ўдзельнічае ў вясельным прыгатаванні — быць яму гаспадарлівым мужам. 2. Калі жаніх уступіў у лужыну перад домам нявесты — значыць, жанчына будзе піць. 8. Адачыны прыкметы для маладожанай 1. Жаніх і нявеста не павінны фатаграфавана асобна на вяселлі. 2. Калі бласлаўляюць маладых, жаніх і нявеста павінны разам стаяць на адным руціку, спецыяльна вышытым для гэтай цырымоніі, каб жыць у згодзе. 3. Ад моманту прыезджу жаніха за нявестай да працэдур надзявання заручальных пярсцёнкаў маладыя павінны быць разам — паміж імі ніхто не павінен ні праходзіць, ні стаяць. 4. Калі маладожаны садзяцца за вясельны стол, трэба, каб яны сядзелі на адной лаве (а не на двух табурэтках), тады сям'я будзе дружнай. 5. Маладым за сталом трэба падсідзіць на футра, вывернутае поўсюды наверх, каб жылі багата. 6. Калі маладыя бяруць штучныя прыскі, то браць іх трэба цотную колькасць. 7. У маладых на вяселлі віно не павіна заставацца ў бакалах. 8. Хто з маладых першым пе-



растаўціць парог дома, той і будзе гаспадаром. 9. Каб псота не прыставала да маладожаной, неабходна, каб жаніх перанёс нявесту цераз парог на руках. 10. Калі на вяселлі звязць стужкай разам дзве бутэлькі шампанскага і не піць з іх — маладыя абавязкова адсвяткуюць разам першую гадавіну вяселля і народзіны першынца. 11. Маладожанам неабходна дарыць толькі парныя рэчы, тады яны усё жыццё праживуць разам. 12. Тры прыкметы для гасцей 1. Сяброўкі не павінны мыць посуд пасля вяселля, каб не быць у частых сварках з маладымі. 2. Калі на вяселлі пацягнуць на сябе настольнік — быць замужам (настольнік трэба цягнуць акуртана, паволі, а то вырашаць, што вы перабралі). 3. На вяселле нельга дарыць наборы нажоў і відэльцаў, каб не былі сварак у новай сям'і. 4. Лічыцца, што непажадана праводзіць сватаўства ў серады і пятніцу, і, вядома ж, не варта гэтага рабіць 13-га. Сваты, уваходзячы ў дом, павінны непрыкметна дакранацца да каскі дзвярэй. А каб сватаўства прайшло паспяхова, А сваты пасля запрашэння гаспадароў павінны прысеці пад столевай палкой (калі яна ёсць у доме). 5. Перад вяселлем нявеста павіна абавязкова крэху палпацка, развітаючыся з вольным дзвячым жыццём. Гаварылі: не напачацца за сталом — напачацца за суплом. І перад вяселлем абавязкова — лаяцца: не толькі таго, каб з'явіцца перад мужам ва ўсёй чысціні і прыгажосці, але і «змяць» ранейшае жыццё, дзвячын грахі. 6. Менавіта вольном, а не белаю сукаенка нявесты, азначае яе нвіннасць. Таму лічыцца, што калі дзвячына выходзіць замуж не першы раз, яна не павіна надзяваць вольном на вясельную цырымонію. 7. Традыцыйна заручальным прысцёнкам, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 8. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 9. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 10. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 11. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 12. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 13. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 14. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 15. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 16. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 17. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 18. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 19. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 20. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 21. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане. 22. Круглая форма прысцёнкі — гэта сімвал вечнасці жыцця і вечнага кахання. 23. Лічыцца, што выпадковыя дзвячынныя прысцёнкі, які мяркуецца, прыдумаўлі ігіпчане.

назвавае, магчыма, гучна сказана, хутчэй — выказаць здагадку. Адзначаюць: калі снег ці дождж крэху падпоруць нарады маладых, не трэба расстроівацца, паводле прыкметы: жыць маладымі багата! А васьмь калі на дзверзавірку, дождж з ветрам, то гэта — непрыемнасць: усё шчасце і багацце выдасца з хаты. 2. Невадоме значэнне для шчаслівага сямейнага жыцця мае і час года. Пра май ужо ўсё ведаюць. А васьмь пра сярэднюю лета — наўрад ці ў час сенакошу працаваць трэба, а не вяселліца. Найбольш спрыяльны час для вяселля — сярэдзіна восені (Пакровы) і сярэдзіна зімы. 3. Даты, калі нельга вячацца: 1. 3 28 лістапада па 6 студзеня — Калядны пост, 2. 3 7 студзеня па 20 студзеня — Святы, 3. 3 14 жніўня па 27 жніўня — Успенскі пост, 4. 14 кастрычніка — Пакроў 5. «Прысвятло багародзіцы», 6. 14 студзеня, 7. 19 студзеня, 8. 15 лютага, 9. 7 красавіка, 10. 3 10 па 11 верасня, 11. 21 верасня, 12. 26 па 27 верасня. Калі вам цікава, якія рэчы прыкметы, звязаныя з вяселлем, існуе, у свеце, то прывяду некалькі прыкладаў. 1. У Германіі напярэддзі вяселля сябры і сяброўкі нявесты прыходзяць да яе дома і разбіваюць пад парог талеркі — чым больш асколкаў, тым лепш. Лічыцца, што

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Цяльцы могуць змяніць месца жыхарства, а Шалі — цудоўна адпачыць на вечарынцы

АВЕН. Варта тройчы падумаць, чаму менавіта прысвяціць свой час. На усё, што патрабуе вашай увагі, яго не хопіць, так што чымсьці даўдзееца ахвяраваць. Пажадана не блізікі. Асабліва няўдальным будзе выбар зносінаў з сябрамі ва ўрон сям'і. У панядзелак можаце прыемна здзіць пачаць прастым рашэннем складанага пытання. У чацвер перад вамі нечакана моцна адкрыцца новы перспектывы, ваш аўтарытэт значна ўзрастае, і вы будзеце карыстацца павагай у навакольных людзей. Выхадны прысвяціце адпачынку на прыродзе.

ЦЯЛЕЦ. Назіраеца ўдзям актыўнасцю: усё ў рост, усё на карысць. Справы палепшацца дзякуючы партнёрству. Можна адбыцца змена месца жыхарства. Трэба быць больш уважлівым пры рабоце з дзелавымі паперамі, камунтэмі ці матэрыяльнымі каштоўнасцямі. Заваяюце давер начальства, дажыце сваю надзейнасць — і перад вамі адкрыцца новыя магчымасці. Пятніца ўдана для паездак, падарожжаў і камандзіровак і пераездваў. Не забывайце пра хатнія справы і прабылі, якіх назапасілася. Магчыма, непазвоніцеся з роднымі, якія лёгка выправіць, праланаваўшы кампаніямі расшэраце.

БЛІЗНЯТЫ. Перастаньце пастаянна параўноўваць сябе з навакольнымі. Вучыцеся любіць палана і сябе як асобу. У пачатку тыдня пажадана заняцца разрабаваннем спраў, якіх назапасілася. У чацвер вас моцна запрасяць на новую, больш прэстыжную работу. Але для таго, каб прыняць гэтую прапанову, неабходна павысіць сваю кваліфікацыю. У другой палове тыдня пажадана трымаць сваё меркаванне пры сабе, асабліва на рабоце, інакш рызыкуеце сапсаваць адносіны з начальствам. Пры вынары аднадушцаў прывяце асыражэнне. Дзвядзца разлічваць толькі на сваю інтуіцыю. Займіцеся домам і бытавымі клопатамі. У выхадны прысвяціце сабе часу больш, чым гэта бывае звычайна.

РАК. Першую палову тыдня прысвяціце вырашэнню набалельшых праблем. Ваша здольнасць знаходзіць правільныя рашэнні можа вельмі спатрэбіцца. Падумайце аб адказным кроку па кар'ернай лясвіцы. Праўда, у гэты момант вызваліцца ад лішніх змоўчкі, бо яны могуць стаць перашкодай. Атмосфера на рабоце будзе становіцца ўплываць на вашу працаздольнасць, і вы зможаце паспець амаль усё, што вызначылі. Панядзелак — удалы дзень для паездак, падарожжаў і камандзіровак і пераездваў. Не забывайце пра хатнія справы і прабылі, якіх назапасілася. Магчыма, непазвоніцеся з роднымі, якія лёгка выправіць, праланаваўшы кампаніямі расшэраце.

ЛЕЎ. Жыццёвыя пытанні, якія пастаўляюць перад вамі, патрабуюць асянцы ў думках, дакладнасці ў маўленні і вызначэнні ў плане на будучыню. Вам дзвядзца ца знойсці новыя варыянты развіцця сітуацыі і паляпшаць адносіны з калегамі. Прыступіце ў аўторак да рэалізацыі буйных праектаў і планаў не варта, бо вялікая небяспека сутыкнення з перашкодамі. У выхадны пастарайцеся адмовіцца ад дзелавой нарузкі. Прысвяціце ўк-энд спакойнаму адпачынку, пажадана — у кампаніі з сябрамі.

ДЗЕВА. Панядзелак — вельмі удалы для паездак і камандзіровак. Вам неабходна ўважліваць, нават скрупулёзнасць. Даўрай, але правайрай — вольна адзіць з дзвязю гэтага тыдня. Не будзеце яго прытрымлівацца, то можаце папоўніць спіс ахвяраў дробнага падману. Не варта рызыкаваць і спрабаваць хутка зрабіць шмат грошай. Можнаце зрабіцца на высокую прыступку ўзаемаадносінаў з незвычайнымі людзьмі. У сям'і ўсё складваецца нядрэнна, але пастарайцеся больш бываць дома. ШАЛІ. Набрываецца цяргення. Тады вы па-філасофску аднесцеся да размотвання глупага дробнага праблем. Калі па якомусяці пытанню вы амаль усё абдумалі, то другая палова тыдня — добры час, каб прыняць канчатковае рашэнне. Вам спатрэбіцца дыпламатычнасць і ўраўнаважанасць. Памятайце: хуткасцяпы рашэнні могуць сур'ёзна нашкодзіць. Падстарайцеся не трапіць на выдучку зайздроснікаў. Уважліва сачыце за сваім маўленнем. Не забывайце пра дом. Пажадана больш часу прысвячаць нявадзёзнаму часу прысваіцца аднапартынаму часу — пазабываюцца ад непатрэбнага хламу і старых рэчаў. У суботу, вырашаючы, што неабходна набыць, парайцеся з блізікімі людзьмі. У суботу ці ў нядзелю не адмаўляйцеся ад запрашэння на вечарыну — вы цудоўна праведзеце час.

СКАРПІЕН. Планы паступова пачынаюць рэалізоўвацца. Пастарайцеся завяршыць справы, якіх назапасілася, — зоркам падаецца, што іх набралася даволі многа, пакуль вы усё адоўвалі на заўтра, зараз самы час вырашаць гэтую праблему, інакш з нарастаючым камкам клопатаў цяжка будзе справіцца. Работа можа заняць шмат часу, але па значнасці яна падраваецца не будзе. Сваёй энергічнасцю і актыўнасцю вы хутчэй за усё, умацуеце пазіцыю. Не забывайцеся пра дом: нявадзёзна перадуць і стварэнне камфорту ў ім — таксама немалаважная задача.

СТРАЛЕЦ. Пастарайцеся не толькі слухаць і рабіць заікаўленыя твар, але і чуць — і раздумваць над тым, што пачулі. Калі зразумееце, што свет круціцца не толькі вакол вас, то зможаце пабегнуць значных непрыемнасцяў. У панядзелак рызыкуеце страціць знадтаку шыкі сід і сродкаў на дробязі, якіх не заслугоўваеце.

28 ліпеня

1582 год — 425 гадоў таму заснаваны Палацкі Богаяўленскі манастыр, галоўны цэнтр праваслаўя ў Польшчы. Тут у 1656 годзе прыняты пастрыі і на працягу васьмі гадоў нёс манаскае паслушэнства Сімона Палацкі. Манастыр быў закрыты ў 1918 годзе, тым не менш большасць будынкаў манастыра захавалася. Цяпер тут працуе музей беларускага кнігадрукавання, дзе сабраны кнігі і матэрыялы аб аб'ектах Францускага Скарыне, Сімяне Палацкім, Пятру Мсціслаўцу.

1942 год — выданае славуты загалі наркама абароны, Вярхоўнага галоўнакамандуючага І.В. Сталіна байцам і камандзірам Чырвонай Арміі, які ўвайшоў у гісторыю як загалі «Ні кроку назад!».

«Мудрыя жэніцца, каб мець дзяцей, прытым ад самых прыгожых жанчын; ён не будзе пазабываць і любімых суязяў на баку — бо толькі мудрыя ведае, каго варта кахаць».

Антысфен (450—360 да н.э.), старажытнагрэчаскі філосаф.

Дзве даты: 1. Дзень нараджэння Сімона Палацкі. 2. Дзень нараджэння Пятру Мсціслаўцу.

Цытата дня: «Мудрыя жэніцца, каб мець дзяцей, прытым ад самых прыгожых жанчын; ён не будзе пазабываць і любімых суязяў на баку — бо толькі мудрыя ведае, каго варта кахаць».

Антысфен (450—360 да н.э.), старажытнагрэчаскі філосаф.